

Б05

58.186.159

УЧЕРАД-ДА КАМУНІЗМА!



РАБОТНІЦА
І СЯЛЯНКА

№ 10
1958

КАСТРЫЧНІК

1917 - 1958

ПОСТРОДАЧА
ЗІБРАННЯ





40 год спаўніцца нашаму славістичному камсамолу.

На нашай старонцы чытач убачыць ілюстрацыі мастака Ю. Раброва да рамана М. Астроўскага «Як гартаўалася сталь» — самай папулярнай і любімай сярод савецкай моладзі кнігі.



На малюнках зверху:
1. Ля варот рэйкана.
2. Памёр Ленін.

На малюнках унізе:
3. Першая Конная.
4. На будаўніцтве вузнікаў.

ДА ШЧАСЦЯ, РАДАСЦІ І СВЯТЛА

«Уся ўлада — працоўным, фабрыкі і заводы — рабочым, зямля — сялянам!» — за гэта змагаліся пралетары і працоўныя сяляне ў рэвалюцыйныя дні кастрычніцкіх падзеяў. «Мы наш, мы новы мір збудуем», — атрымаўшы перамогу, на ўвесь свет абвясціў рускі працоўны чалавек. Яму не паверылі маёменыя класы за мяжой і ў сваёй краіне. Ды і як было верыць? Кіраўнікі замежных краін трымалі ў сваіх руках уладу, вялікія матэрыяльныя багацці, паслухманы дзяржаўны апарат, узброеная армія. На іх ма-гутнасць спадзяваліся і скінутыя з раҳунку гісторыі руская буржуазія і паны-абшарнікі. Чатырнаццаць замежных дзяржаў, як драпежныя звяры, кінуліся на маладую Савецкую краіну. Аднак не знайшлося сілы, здольнай скаваць рэвалюцыйны энтузіязм мас. У крывавых сутычках працоўныя адстаялі заваёвы Кастрычніка і пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі пачалі будаваць першую ў свеце сацыялістычную дзяржаву.

За сорак адзін год нам давялося вытрымаць вялікія выпрабаванні. Мы перамаглі і ў Вялікай Айчыннай вайне лютага ворага чалавецтва — нямецкі фашизм.

На месцы былога адсталай царскай Расіі вырас магутны Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — краіна, якая па праву выйшла ў рады перадавых індустрыяльных краін свету. Валавая прадукцыя ўсёй прамысловасці з 1913 па 1957 год у СССР павялічылася ў 33, у ЗША за гэты час — у 4,1, у Англіі — у 1,8, ва Францыі — у 2 разы.

Ленінскім планам электрыфікацыі краіны прадугледжвалася пабудаваць 30 буйных электрастанцій агульнай магутнасцю ў паўтара мільёна кілават. Англійскі пісьменнік Уэлс назваў гэты план нязбытнаю марай. Самай вялікай электрастанцыяй у нас лічылася тады Маскоўская — магутнасцю ў 57 тысяч кілават. А зараз магутнасць толькі адной гідраэлектрастанцыі імя У. І. Леніна на Волзе складае 2.300 тысяч кілават. На Ангары ўзнімаецца другі энергетычны волат — Брацкая гідраэлектрастанцыя магутнасцю ў 3.600 тысяч кілават. Гэтыя станцыі не маюць сабе роўных у свеце.

Наяўнасць прыродных багаццяў дазваляе нам разгарнуць будаўніцтва цеплавых станцый на нафце, прыродным газе, танным вугалі, узвесці новыя домны, нафтавыя вышкі, пракласці газаправоды, павялічыць выплаўку металу, задаволіць патрэбы народнай гаспадаркі ў любых машынах і прыладах. Савецкая аўтамабільная прамысловасць выпускае амаль паўмільёна аўтамабіляў у год — кожную хвіліну па аўтамабілю.

Цяпер на палях краіны працуе 1.700 тысяч трактараў і звыш 480 тысяч камбайнаў. Уборка збожжавых амаль цалкам механізавана.

За апошні час у нашай сельскай гаспадарцы на-меціўся круты ўздым. Калі ў 1953 годзе мы нарыйтавалі 1.899 мільёнаў пудоў збожжа, а ў 1956 годзе 3.304 мільёны пудоў, то сёлета чакаецца яшчэ больш высокі ўраджай.

У мінулым годзе вялікія поспехі дасягнуты ў развіцці жывёлагадоўлі. Перадавыя калгасы і саўга-

сы выступілі з заклікам дагнаць у бліжэйшыя гады ЗША па вытворчасці мяса, малака і масла на душу насельніцтва. Гэты заклік, горача падтрыманы Цэнтральным Камітэтам КПСС, прынёс свае плёні. Летасць вытворчасць малака склала ў нас прыкладна 95 працэнтаў вытворчасці малака ў ЗША, а жывёльнага масла ў СССР атрымана больш, чым у ЗША.

Дабрабыт савецкага народа няспынна расце. Заработная плата рабочых і служачых з 1950 па 1957 год узрасла больш як у паўтара раза. У 1955 годзе насельніцтва атрымала ад дзяржавы на 30,1 мільярда рублёў пенсіі. Сёлета на выплату пенсій прадугледжана 66 мільярдаў рублёў.

Павышэнне цэн за зданую і праданую дзяржаве сельскагаспадарчую прадукцыю дало калгасам і саўгасам магчымасць атрымаць у 1957 годзе прыбытку амаль на 50 мільярдаў рублёў больш, чым у 1952 годзе. Вызваленне калгаснікаў ад абавязковых паставак дзяржаве сельскагаспадарчых прадуктаў дасць насельніцтву выйгрыш звыш трох мільярдаў рублёў.

Партыя і ўрад намецілі ў бліжэйшыя 10 — 12 год вырашыць жыллёвую праблему. Сёлета працоўныя атрымаюць 61 мільён квадратных метраў жыллёвой плошчы.

У нашай краіне многа робіцца для адукцыі працоўных. У 1957—58 навучальнym годзе ў СССР усімі відамі вучобы было ахоплена 50 мільёнаў чалавек. Кожны чацвёрты чалавек у нас вучыцца.


Вялікіх поспехаў у сацыялістычным будаўніцтве дабілася і наша рэспубліка. Зараз яе ніхто не назаве адсталай ускраінай. Яе прадукцыю ведаюць у краінах народнай дэмакратыі, у Індыі і ва многих іншых краінах свету. Адукаванымі сталі яе людзі, урадлівымі — нівы. Беларускі народ сустракае саракаўдзіе існавання сваёй сацыялістычнай дзяржавы як вялікое і радаснае свята.

Наши велічныя дасягненні не могуць не радаваць сэрца кожнага савецкага чалавека і наших прыяцеляў за мяжой. Ад эканамічнай адсталасці да індустрыяльнай магутнасці, ад невуцтва і цемры да вялікіх навуковых адкрыццяў — такі шлях Савецкай краіны.

Сорак першы Кастрычнік наша краіна сустракае ў поўным росквіце сваіх сіл. Яе магутны поступ наперад адбываецца пад мудрым кіраўніцтвам Камуністычнай партыі. Савецкая людзі ўпэўнена і смела ідуць да новых перамог.

У студзені 1959 года адбудзеца радасная падзея ў жыцці савецкіх людзей — нечарговы XXI з'езд нашай партыі. З'езд разгледзіць кантрольныя лічбы развіцця народнай гаспадаркі на 1959—1965 гады, намеціць велізарныя планы, выкананне якіх прывядзе савецкіх людзей да новых сладкіх перамог.

Працоўныя нашай рэспублікі шырэй разгортаюць сацыялістычнае спаборніцтва, каб сустрэць гэтыя знамянальныя даты новымі вытворчымі поспехамі, каб яшчэ больш было радасці, шчасця і святла ў кожным доме.



НА БОЙ КРЫВАВЫ, СВЯТЫ і ПРАВЫ

Для нашага юнага пакалення кастрычніцкія дні 1917 года—ужо гісторыя. Моладзь вывучае яе па падручніках, кнігах, кінафільмах. Але ёсць, на шчасце, яшчэ жывыя сведкі тых хвалючых дзён. І не толькі сведкі, але і актыўныя ўдзельнікі. З вялікай павагай адносімся мы да гэтых людзей і, затаіўшы дыханне, слухаем іх расказы пра былое.

Наша зямлячка Маргарыта Іосіфаўна Каршунова — член партыі з кастрычніка 1917 года, палкоўнік у адстаўцы, цяпер галоўны ўрач Ленінградскага санаторыя «Працоўныя рэзервы» — з'яўляецца ўдзельніцай штурму Зімняга палаца. Рыхтуючыся да 41 гадавіны Вялікага Кастрычніка, рэдакцыя зварнулася да яе з просьбай расказаць аб не забытых днях кастрычніцкага ўзброенага паўстання.

ДАРАГІЯ сябры, работніцы, калгасніцы, жанчыны Беларусі! У Вашым жыцці хутка адбудзеца вялікая падзея. Разам з усім беларускім народам Вы адсвяткуеце сваё вялікае свята — саракагоддзе роднай рэспублікі. Гэтае свята радуе і мяне. Я нарадзілася і да 12 год жыла ў Віцебску. Памятаю Віцебск дарэвалюцыйны з бруднымі рабочымі кварталамі, горад галечы тысяч і багацця адзінак. Я была ў Віцебску разам з наступаючымі часцямі Савецкай Арміі ў дні яго вызвалення ад фашысцкіх захопнікаў, бачыла руіны горада і людзей, поўных рашучасці ўзняць яго з попелу. Ведаю, якім стаў Віцебск цяпер. Я шмат чула аб поспехах Беларусі ў пасляваенным будаўніцтве і разам з Вамі, сябры, радуюся за яе.

Так, у нас ёсць чаму радавацца. Азираючыся на пройдзены шлях, мы бачым яго вялікім, цяжкім, поўным рэвалюцыйнай рамантыкі. Самай яркай, самай хвалючай

старонкай гэтага шляху з'яўляецца Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, ўдзельніцай якой мне пашчаслівілася быць.

У 1917 годзе я працавала ў Петраградзе на дрэваапрацоўчым заводзе ў Гавані. Работа была вельмі цяжкая, прыходзілася сартаваць аглоблі, якія я ледзь падымала. Я не раз чула, як пажылыя работніцы клялі майстра за тое, што ён так бесчалавечна адносіцца да мяне, сіраты.

У той час хутка расла рабочая салідарнасць. Ішла вайна. Усё цяжэ і цяжэ рабілася з прадуктамі харчавання. Памятаю, як 8 сакавіка (23 лютага па старому стылю) па закліку Петраградскага камітэта большавікоў мы, работніцы, выйшлі на дэмманстрацыю. «Далоў вайну!», «Дайце хлеба!», «Вярніце нашых сыноў, мужоў і братоў з фронта!» — патрабавалі тысячи дэмманстрантаў. Вядома, што гэтая дэмманстрацыя, падтрыманая забастовачным рухам рабочых, з'явіла-

ся пачаткам лютайскай рэвалюцыі. У тыя дні я разам з іншымі работніцамі завода запісалася ў атрад «Хуткай дапамогі».

Наш завод працягваў працаваць на абарону. Але рабочым была нехавісна вайна, і не раз у нас успыхвалі забастоўкі.

Мне пашчаслівілася быць сярод тых, хто з (16) красавіка на Фінляндскім вакзале сустракаў вялікага правадыра рэвалюцыі У. І. Леніна. Я чула яго славутую прамову, якая закончылася заклікам: «Няхай жыве сацыялістычная рэвалюцыя!» Цяжка апісаць энтузіазм і ўсенародную радасць, з якой было сустрэта з'яўленне Леніна. У той жа вечар я ў другі раз чула Уладзіміра Ільіча, калі ён выступаў з балкона палаца Кішэсінскай. З вуснаў у вусны перадавалі мы тады яго слова, такія блізкія і зразумелыя кожнаму працоўнаму чалавеку.

Пасля чарговай забастоўкі гаспадар зволіў мяне з работы, і я добра зразумела, што, хоць цара скінулі, жыццё рабочага ніколькі не палепшилася; я зразумела, што трэба пайсці па тым шляху, па якім кліча У. І. Ленін. 21 кастрычніка, за некалькі дзён да кастрычніцкага ўзброенага паўстання, я ўступіла ў рады РСДРП(б). Партыя тады яшчэ знаходзілася ў падполі, але ўжо карысталася вялікай павагай і падтрымкай шырокіх мас рабочых. Рабочаму класу рабілася ясна, што бальшавікі ня суць вызваленне народу ад спрадвечнага рабства.

Кастрычніцкі штурм набліжаўся. У тыя дні я была ўжо ў рабочай гвардыі. Па горадзе ішла ўзмоцненая падрыхтоўка да ўзброенага паўстання. Навучалі тактыцы вулічнага бою і нас, работніц.

Маргарыта Іосіфаўна ў кастрычніцкія дні 1917 года.



2

Удзельніца кастрычніцкага ўзброенага паўстання Маргарыта Іосіфаўна Каршунова сярод моладзі Ленінградскай абутковай фабрыкі «Праletарская перамога».



На ўзбраенне бралася ўсё: вінтоўкі, рэвальверы, паляўнічыя стрэльбы, самаробныя пікі. Партыя рыхтавала народ на бой крывавы, святы і правы.

25 кастрычніка наша дружына атрымала загад скрытна накіравацца да Мойкі для ўдзелу ў штурме Зімняга палаца. Мы ішлі цёмнымі завулкамі. Імжэў даждж, цьмяна гарэлі ліхтары. Калі набліжаліся да Мойкі, усюды чуваць была страляніна з кулямётаў. Але ў нас быў загад не ўвязвацца ў перастрэлку. На Мойцы мы атрымалі далейшы напрамак. Трэба было заняць намечаны для нашага разліку ўчастак на Ісаакіеўскай плошчы ля Марыінскага палаца. Калі мы падышлі туды, там пачалі ўжо будаваць барыкады. У гэтую спраvu адразу ж уключыліся і мы. Матэрыялам для барыкад служылі перавернутыя брычкі, ліхтарныя слупы, мяшкі з пяском, бярвенні. Усё гэта спешна падносіла насельніцтва бліжэйшых вуліц. Мы хутка ўключыліся ў пабудову і занялі на барыкадах сваё месца. На Ісаакіеўскай плошчы было ціха. Але гэта была толькі ўяўная цішыня. Насупраць нас, за калонамі Ісаакіеўскага сабора, знаходзіліся юнкеры, афіцэры, белагвардзейскія часці, якія абаранялі подступы да Зімняга палаца.

Чаму мы ведалі, што гэта была ўяўная цішыня? Таму, што варта было каму-небудзь высунуць галаву з-за барыкады або стаць ваўесь рост, як адразу ж пачыналі страляць.

Патронаў у нас было мала. Загад камандзіра быў выразным: «Берагчы патроны, без каманды не страляць». Загад гэты быў пераданы па ланцуках. Памятаю, як раптоўна з-за сабора з'явіліся кавалерысты. На добрых конях, у бурках, папахах, з пікамі ля ног і шашкамі ў руках яны несліся ў бок нашых барыкадаў, і мы гатовы былі сустрэць іх агнём. Літаральная за секунду да таго, як павінна была паследаваць каманда «плі», адзін з кавалерыстаў на хаду разгарнуў чырвоне палотнішча і крыкнуў: «Няхай жыве рэвалюцыя!» Вялікай была наша радасць, калі мы даведаліся, што гэта была распрапагандаваная бальшавікамі «дзікая дывізія», якая перайшла на бок рэвалюцыі. Мы выскочылі з-за барыкад і разам з кавалерystamі ў хуткай сутыццы ачысцілі ад юнкераў і афіцэраў, засеўшых



«Кастрычніцкія дні ў Смольным».

Карціна мастака М. Сокалава.

за калонамі Ісаакіеўскага сабора, подступы да Дварцовай плошчы, вырваліся на Аляксандраўскі бульвар і павярнулі да Дварцовай плошчы. У гэты час ужо прагучэў залп «Аўроры», і па яго сігналу пачаўся славуты штурм Зімняга палаца — апошняга аплоту контррэвалюцыі. Памятаю, як нейкі матрос са ступенек палаца крыкнуў: «Керанскі ўцёк! Часовы ўрад арыштаваны!».

Усю ноч да раніцы мы знаходзіліся на плошчы, а потым арганізавана, групамі пайшлі да Смольнага, дзе знаходзіўся штаб рэвалюцыі на чале з любімым Ільічом. Успамінаючы цяпер гэтыя хвалюючыя, поўныя герайчнага пафасу дні, мне хочацца падкрэсліць, што жанчыны прымалі ў іх самы гарачы ўдзел. Адны са зброяй у руках змагаліся за Савецкую ўладу, другія дапамагалі будаваць барыкады, трэція перавязвалі раненых.

Вораг не даў маладой Савецкай рэспубліцы перадышкі, імкнуўся задушыць яе. Я ўступіла ў Пуцілаўскі партызанскі атрад чырвонагвардзейцам. Прымала ўдзел у многіх баявых аперацыях непасрэдна на перадавой лініі фронта.

Успамінаецца 1919 год. Стадзенік Антанты генерал Юдзеніч рушыў контэррэвалюцыйныя часці на Петраград. Гераічныя пралетарыят Піцера мужна стаў на абарону заўёў рэвалюцыі. У жорсткіх баях даводзілася ўдзельніцаў многім піцерскім жанчынам. Удзельнічала ў іх і я. Спачатку была камісарам пяхотнай часці, а потым камісарам

Асобнага лёгкага артылерыйскага дывізіёна. Аднойчы пасля гарачага бою мы сумесна з пяхотай уварваліся ў Пскоў. Конна мы ўрэзаліся ў гушчу белагвардзейцаў. Шашкай я не валодала, страляла з нагана, кідала ручныя гранаты. У гарачай баявой сутыццы не заўажыла, што мяне насяціг белы афіцэр. Але баявый сябры прыйшлі на выручку. У той момент, калі белагвардзейскі афіцэр занёс нада мною шашку, чырвонаармеец Жарноў рассек яго амаль напалам.

Усю грамадзянскую і ўсю Айчынную вайну я правяла на фронце. Сваю баявую работу пачала з барыкадных баёў пры штурме Зімняга палаца ў 1917 годзе і закончыла ўдзелам у баявой аперацыі пры ўзяцці Берліна ў 1945 годзе.

Хіба магло быць інакш? Вядома, не. Мне ж, як і мільёнам працоўных жанчын, Савецкая ўлада адкрыла шырокую дарогу ў жыццё. Як і многія іншыя ў мінулым работніцы, я атрымала вышэйшую адукацыю і ад радавога байца дайшла да палкоўніка медыцынскай службы. Некалькі год я ўжо ў адстаўцы. Па ўзросту і матэрыяльнай забяспечанасці магла бы і не працаваць; атрымліваю добрую пенсію. Але не хочацца пакідаць любімай справы. Працую галоўным урачом у санаторыі «Працоўныя рэзервы». Тут адпачывае і набираецца сіл наша моладзь, для шчасця якой маё пакаленне не шкадавала ні сіл, ні самога жыцця.

М. І. КАРШУНОВА,

член КПСС з 1917 г.
палкоўнік у адстаўцы.

ЦЁПЛЫ ДОЖДЫК

Мар'я МАРЫНА

«Не прайшлі па конкурсу»... Вось так і здараюца няўдачы ў жыцці людзей. Да гэтага часу ў Лідч і ў Алы няўдач не было. Вучыліся добра. Экзамены на атэстат стасці вытрымалі паспяхова. Ліда ж яшчэ і спартсменка, лыжніца другога разраду.

Калі ўзялі назад з педінстытута свае дакументы, вярталіся дадому невясёльня.

На другі дзень Ала пабегла да Ліды, але не засталася. Яна ведала, дзе шукаць сяброўку, і павярнула да берага Дзвіны. Вось яна. Сядзіць на каменьчыку, як Алёнушка над ручаем.

Ала крыху пастаяла, а потым набрала жменьку дробных каменьчыкаў і кінула ў Ліду. Тая павярнулася. Яны ўважліва паглядзелі адна на адну. І кожная, не знайшоўши ў твары сяброўкі сладоў вялікіх непрыемнасцей, весела расмяялася. Яны смяяліся так гучна, што ля супрацьлеглага берага ўспудзілася вялікае гусінае сямейства.

З берага Ліда і Ала накіраваліся не дадому, а на камбінат, у аддзел кадраў. Гэта было самае разумнае з таго, што яны маглі зрабіць. Тут працавалі іх родныя, тут, у пасёлку, яны нарадзіліся, тут вучыліся, тут жылі, тут іх усе ведалі.

У аддзеле кадраў яны заявілі, што хочуць паступіць на работу, але перш просіць дазволу прайсці па цэхах і паглядзець.

Пачалі ад ракі. Па рэйдзе снавалі шустрыя кацярочки, яны падцягвалі да масткоў плыты. Хлопцы ў высокіх ботах выхоплівалі з расчаленых плытоў велізарныя бярвені. Дзяўчатам здавалася, што бярвені жывыя і што, выкручаючыся ад вострых багроў, яны самі кідаюца на лесацягалку.

Калі рабочыя звалілі з транспарцёра чаргове бервяно і пры яго падзенні зdryганулася глеба, Ліда сказала:

— Ты ўяўляеш сабе, як стаяла ў лесе гэтая сасна? Якая яна там была? — І, нахмурыўшыся, махнула рукой. — Ну, добра, пойдзем!

На вадзе з цяжкімі бярвеннямі ўпраўляцца лягчай, чым на зямлі. Тоё «даўгоцце», якое адразу ідзе ў вытворчасць, рассартоўваюць у басейне з вадой. А вышэй—распіловачны цэх. Падняліся туды і дзяўчата, і абедзве адразу закрылі вушы далонямі. Іх аглушыла гудzenie станкоў і спяванне піл. Механічная сіла неадступна гнала бервяно на станок, а пілы, снуючы ўверх і ўніз, папісквалі, разразаючы былога ляснога волата ва ўсю даўжыню на тонкія дошкі. Дошкі працягвалі рухацца па вяртлявых валіках. Жанчыны на хаду сартавалі іх, накіроўваючы ў дрэваапрацоўчыя цэхі.

Шмат яшчэ розных станкоў бачылі Ліда і Ала ў прасторных цэхах. Там рабілі рэйкі, планкі, стойкі, паркет, таварную дошчачку, гладкія філенкі са шчэпак, ператвораных у «пластыфікованую драўніну». Ала глядзела б яшчэ, але Ліда падганяла:

— Пайшлі!

Яны ўбачылі акуратна складзеныя сіняватыя і яшчэ нейкія րужаватыя дошкі. Брыгадзір з цэха пачаў ахвотна тлумачыць ім, што дрэва тут праходзіць антысентычную апрацоўку, яго працярваюць у спецыяльных хімічных саставах, і яно робіцца ўстойлівым і супроць вільгаці і супроць іншых шкодных для дрэва ўплываў. Ён ужо хацеў паказаць, як гэта робіцца, але Ліда ветліва падзякаўала і зноў кінула кіратка:

— Пайшлі!

На складзе гатовай прадукцыі Ала зусім заглядзелася на гатовыя часткі для драўляных домікаў. Проста адна асалода скласці такі домік! Домік-церамок з акенцам на франтоне. І колькі ж тут гэтых домікаў! Тут жа велізарнае мноства і драўляных дэталей для каменных будынкаў: падвойныя рамы, аконныя пераплётны, касякі, дзвёры, падашкавыя вокны.

Ліда паглядзела таксама з цікавасцю, але потым сказала ў рэзуме:

— І гэта ўсё?

На дварэ яна раптам ажыўлася.

— Глядзі, а там што такое? Пойдзем, пабачым!

У баку, пад паветкай, ішла работа, зусім не падобная на ўсё тое, што яны бачылі. Тут ляцелі фіялетавыя іскры дугавой электразваркі. З адчыненых дзвярэй невялікага памяшкання вырывалася дружнае патрэскванне і перарывістое шыпенне. А ля сцяны, зусім адзін, без усякага дагляду, працаваў маленькі нязграбны становік. Ён сам цягнуў з тоўстай бухты дрот, сам адкусваў пруткі аднолькавай даўжыні і адкідаў іх. У памяшканні, на вялікім стале, работніца ўкладвала гэтая пруткі на раму-шаблон. Спачатку клала падоўжныя, а на іх — папярочныя. Над столом апускаўся патрон электрода.

Націск нагой на педаль і... лоп! Удар электрода, вырвалася і дыхнула з шыпеннем сціснутае паветра, рассыпаліся і пагаслі іскры. Работніца перасоўвала раму-шаблон, падвоўдзячы пад электрод усе пункты перасячэння пруткоў.

Лоп-шып!.. Лоп-шып!..

— Вось і яшчэ рубель трыцца пяць зарабіла,— сказала работніца, падымаячы гатовую, звараную сетку.

— А можна... нам пасправаваць? — баязліва гучыць Лідзін голас.

— Ну, на гэта трэба дазвол таварыша Барапава...

— Што тут такое? — строга спытаў, падыходзячы, майстар, але, убачыўшы, з якой цікавасцю глядзелі на ўсё дзяўчата, змякчыўся.

Майстар растлумачыў, што звараная сетка — арматура, гэта значыць металічная аснова жалезабетоннай плыты. А плыты ідуць на перакрыцце вытворчых цэхаў і будуть несці вялікую нагрузкую. Таму звараныя месцы павінны быць мацней нязвараных. Няўмель чалавек або прапусціць крапку, або ўдарыць электродам два разы, перарэжа метал і пасуне сетку.

Ліда ўжо не паўтарала сваёй просьбы. Ёй бы толькі даўедацца яшчэ што-небудзь пра станок.

Майстар расказаў і пра станок. Гэта — апарат кропкавай электразваркі. Ленінградскі. У ім узаемадзейнічаюць трисілы: электрычнасць, сціснутае паветра і вада. Ён павінен быць вельмі дакладна настроены, таму што метал плавіцца толькі пры пэўнай тэмпературе, але яе нельга і перавышаць. Звараная кропка павінна быць зараз жа астуджана. Такую дакладнасць даюць апарату радыёлемпы.

— Вось яны,— і майстар паказаў канструкцыю для наладжвання і рэгулявання станка.— Зразумела?

Зразумела ім было толькі адно: яны знайшлі сваё месца на камбінаце. А майстар усіхніўся. Ён бачыў, што дзяўчата зачараўаны новай тэхнікай. Ён і сам адчуў гэта, калі ўпершыню пазнаёміўся з новым апаратам.

На камбінаце будаваўся цэх зборачнага жалезабетону. Арматуры патрабавалася ўсё больш і больш. Значыць, патрэбны былі і электразваршчыкі. Ліду Трушанкову і Алу Шыраеву залічылі работніцамі арматурнай майстэрні.

Гэта было паўтара года таму назад.

Вельмі хутка сяброўкі асвоілі апараты кропкавай электразваркі і навучыліся іх наладжваць. Яны добра зараблялі, «адлопваючы» за змену столькі металічных сетак, колькі іх патрабавалася.

Пакуль будаваўся новы цэх, працаваў палігон. Такая справа заўсёды з палігона пачынаецца. Палігон — такое месца пад адкрытым небам, дзе ў зямлі збудаваны велізарныя працярвачныя камеры. У іх на пэўную колькасць гадзін апускаюць вырабы, потым дастаюць і пакідаюць на паветры, пакуль бетон не «схопіцца». Вырабы тут усе буйныя, іх аб'ём вымяраецца кубічнымі метрамі, а вага — тонамі. Палігон не можа абыйтися без пад'ёмных кранаў.

Аднойчы ў арматурную майстэрню зайшоў начальнік цэха

зборачнага жалезабетону Агароў. Прывітаўся і весела скажаў:

— А што, дзяўчата, не абрыйда вам прапальваць валаёнкі?

Агароў прапанаваў Лідзе і Але паехаць у Маскву, на курсы машыністаў вежавых кранаў. «І ў іх яшчэ пытаюць згоды?!»

Ледзь дачакаўшыся, калі за начальнікам зачыняцца дзвёры, Ліда і Ала кінуліся адна да адной і пайшлі вальсаць на земляной падлозе ў сваіх і сапраўды прапаленых валёнках.

Дома, вядома, перапалохаліся. Асабліва Лідзіна мама.

— Ну і які з цябе машыніст? Ты ж зусім дзяўчынка! А хударльвая якая, толькі што каса тоўстая...

У Маскву ехалі ўпяцьцых. Пазнаёміліся ў аддзеле кадраў і калі праходзілі медыцынскую камісію.

Валі Парфёнова, што працавала ў сушыльным цэху, складвала паркет у бункеры для прасушки. Яна таксама скончыла дзесяцігодку і таксама ехала з велізарнай радасцю, якая так і зязла на яе свежым тварыку.

Ія Фралова — ёй надзіва ішло яе напеўнае імя — працавала на камбінаце даўжэй за ўсіх, была ўчотчыцай у дрэваапрацоўчым цэху. Яна вучылася ў вячэрнай школе, прыйшла дзесяць клашт. І цяпер, трапіўшы ў такое «адукаванае» таварыства, сама сабе дала слова закончыць дзесяты клас.

Пятым ехаў малады рабочы камбіната Піліп Міхайлоўскі.

Паступілі яны на курсы ў красавіку, экзамены здалі ў жніўні і вярнуліся дадому. Прабылі ў Маскве ўсяго чатыры месяцы. Але ўбачылі, пазналі, перажылі незвычайнага столькі, нібы гэта былі не месяцы, а гады.

Вучыліся ўсе толькі на пяцёркі — «прынцыпова». Практыку праходзілі ў паўднёва-заходнім раёне сталіцы. Найбольш пашанцавала Але: яна ўкладвала каменне ў будынак лепшага ў сталіцы кінатэатра «Прагрэс». Дырэктар вучэбнага камбіната на развітанне сказаў, што ён вельмі высокай думкі аб віцебскай моладзі. Да іх прыезджаў Вольга Шыпула і Раі Ганцоўская і таксама вельмі добра вучыліся.

* * *

Ужо хутка год, як дзяўчата вядуць сваю «вышынную» работу. Ія і Валі — на маставых кранах, Ліда і Ала — на вежавых.

Але не адразу ўсё пайшло добра. Ах, як наялёгка было прывыкаць да такой работы! У першы раз цяжка нават падняцца па жалезнай лесвіцы ў кабіну. Лесвіца вертыкальная. З паловы дарогі закружылася галава, нястрымна забалелі руки — вось-вось разамкнуцца. І ногі перасталі слухацца. Чым вышэй, тым мациней адчувалася, як хістаецца ўся лесвіца. І ў кабіне адчуваюцца вышынныя хістанні і моцныя вецер.

Не адразу дзяўчата паладзілі з машынамі. Спачатку яны прыгніталі сваёй грузнасцю і «каварствам». Нязначны рух кантралёра ў кабіне ў тулу ж секунду перадаецца на кран. Не паспееш азірнуцца, а ён ужо — ля самага краю!

Але ўсё мінавала. Цяпер Ліда «бярэ» лесвіцу адным духам, як малады матрос узбіраеца на мачту свайго карабля.

Маставымі кранамі кіраваць лягчэй, чым вежавымі. Маставы кран ходзіць пад столлю цэха, як па мосце. А вежавы, працуючы пад адкрытым небам, можа і «клонуцца», гэта значыць перакуліцца, калі з ім няправільна абыходзіцца. Аднойчы адчула Ліда страшэнны момант. Яна хацела падняцца з зямлі прымёршую пліту. Але колькі ні брала, пліта не кра-


налася з месца. Ліда прыйшла ў азарт і вырашила падняць яе ва што б там ні стала. І раптам, павярнуўшыся, збляла: заднія колы крана былі ўжо над рэйкамі, у паветры. У нейкую долю секунды трэба было выраўняць машыну. Тады зразумела і навек запомніла Ліда, што з кранам трэба абыходзіцца ветліва, без рыўкоў, што гвалту ён не даруе.

Работа кранаўшчыка на палігоне вельмі адказная. Адкрыўшы прапарачныя камеры, ён апускае туды сырый вырабы. А калі дастае, то яны такія крохкі і далікатныя, як здобны пернік у духоўцы: нельга іх ні стукнуць, ні крануць.

Калі Ія працуе ў адну змену з Лідай, то часта чуеца яе хлапецкі галасок:

— Давай, Ліда, давай!

Ліда смеєца. Яна цяпер цягне на вагонку не адну плі-



Кранаўшчыцы Віцебскага домабудаўнічага камбіната ў свой выхадны дзень.
На здымку (злева направа): Ала Шыраева, Ія Фралова, Валі Парфёнова і Ліда Трушанкова.

Фота Л. Клімава.

ту, а пяць або шэсць. Калі ласка, прымай! Ія бярэ з «вагонкі» груз і пераносіць на склад гатовай прадукцыі.

Усё яшчэ не закончылі мантаж цэха зборачнага жалезабетону, але прадукцыю ён дае ўжо вялікую. Яго вырабы ідуць на будоўлі і ў самы Віцебск, і ў многія гарады рэспублікі.

Дзяўчата падабаецца іх работа. І чым далей, тым больш. Яна ніколі не надакучыць. Але адзін пункцік для іх пляжкаваты: кранаўшчык працуе ўвесь час сканцэнтравана, а хіба вытрымаеш — па восем гадзін не смяяцца!

Але гэты прабел з лішкам перакрываецца, варта толькі сабрацца ўсім разам.

І то сказаць, чаму б ім не смяяцца? На работе іх паважаюць. Побач — родны дом, сям'я. Апрануцца, абуцца можуть прыгожа: зарабляюць па тысячах рублёў у месяц. Пайсці ёсць куды. Побач Дом культуры.

* * *

Ліда і Ала выйшлі з варот камбіната і, не дамаўляючыся, звярнулі на бераг Дзвіны.

Мінула лета... Затуманіліся зарэчныя далі. Ля того берага, як вястун снегу, бялее бярозавы гаёк. На твары — подых слайлага ветру: ёсць у ім і цёплыя струменьчыкі, і сцюдзёныя, жорсткія, што прыляцелі аднекуль здалёк.

Вечер сціх. Замжэў цёплы дажджык: на рэчцы заваруўшыўся тонкай сетачкай, а той бераг быццам адсунуўся.

Сяброўкі маўчадзіцца. Кожная думае аб сваім, але гэта не перашкаджае ім адчуваць узаемную моцную дружбу.



Героя Савецкага Саюза Зінаіду Міхайлаўну Тусналобаву ведаюць далёка за межамі рэспублікі. Гвардыі старшына медыцынскай службы Зінаіда Тусналобава, удзельнічаючы ў баях з гітлераўскімі захопнікамі, выратавала жыццё 123 салдатам і афіцэрам Савецкай Арміі. У адной з бітваў яна была цяжка паранена. Мужнай, бясстрашнай яе выхаваў камсамол.

Зінаіда Міхайлаўна сярод сваіх сябров — піянераў г. Полацка.

Фота У. Лупейкі.



На пущёўцы камсамола сотні юнакоў і дзяўчат прыбылі на будаўніцтва Васілевіцкай ДРЭС. За самаадданую працу мноствамі з маладых будаўнікоў узнагароджаны ордэнамі і медалямі Саюза ССР і сярод іх лепшая арматуршчыца Антаніна Шараеўская, узнагароджаная ордэнам Леніна.

А. Шараеўская за работай.
Фота Ф. Раманава.



МІЛЬЁНЫ юнакоў і дзяўчат нашай краіны носяць на грудзях значок: на фоне чырвонага сцяга — родны сілуэт У. І. Леніна, а ўнізе пяць літар — «ВЛКСМ».

Маладыя людзі з камсамольскімі значкамі жывуць і працујуць ва ўсіх кутках нашай вялікай краіны. Занятая рознымі справамі, усе яны дзейнічаюць, як дружны, згуртаваныя калектыв, як адна велізарная сям'я.

Нага ў нагу з камсамолам усёй краіны крочыць камсамол Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Камсамол Беларусі — баявы атрад ВЛКСМ — пад кірауніцтвам рэспубліканскай партыйнай арганізацыі рос, мужнеў, вучыўся, ішоў на самыя перадавыя ўчасткі барацьбы за сацыялізм.

Сорак год назад па ініцыятыве У. І. Леніна была створана масавая палітычная арганізацыя працоўнай моладзі — камсамол. З гэтага часу камсамол пад кірауніцтвам Камуністычнай партыі верна і беззапаветна служыць вялікай справе будаўніцтва камунізма ў нашай краіне. У яго радах выраслі мільёны маладых патрыётаў, актыўных будаўнікоў камуністычнага грамадства, якія і ў працы і ў баях даказалі сваю любоў і бязмежную адданасць Ленінскай партыі, яе ідэям.

Народжаны ў агні сацыялістычнай рэвалюцыі, Ленінскі камсамол рыхтуеца адзначыць сваё саракагодзіце.

Гісторыя камсамола, увесе яго славы і геральдичныя шлях непарыўна звязаны з гісторыяй Камуністычнай партыі, з развіццем пралетарскай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне.

У шматгадовай і ўпартай, поўнай геройкі барацьбе за справу народа склаліся славы традыцыі Ленінскага камсамола: вернасць ленінізму, беззапаветная адданасць Камуністычнай партыі, сумленнае служэнне народу.

Гэтыя традыцыі — не простое напамінанне аб геральдичным мінульым камсамола. У іх увасоблена велізарная работа нашай партыі па арганізацыі выхавання маладога пакалення і разам з тым патрыятычнай дзеянасць камсамола як вернага памочніка партыі на ўсім гісторычным шляху Савецкай дзяржавы. На ўсіх этапах яе развіцця камсамол свята выконваў клятву вернасці ленінізму, партыі, з'яўляючыся правадніком ленінскіх ідэй і партыйнага ўплыву на моладзь.

Адной з лепшых традыцый ВЛКСМ з'яўляецца ініцыятыўнасць у агульнанароднай працы.

Камсамол быў ініцыятарам многіх славных патрыятычных спраў. У першыя гады Савецкай улады ён трymаў сур'ёзны экзамен на працоўным фронце ў найцяжэйшых умовах разруші і голаду. Яго працоўныя пачын асабліва ярка выявіўся ва ўсебондай барацьбе за сацыялістычную індустрыялізацыю і калектывізацыю. У тыя гады зарадзілася сацыялістычнае спаборніцтва маладзёжных ударных брыгад, змен, участкаў. У 1931 годзе за ініцыятыву, прайяўленую ў справе ўдарніцтва і сацыялістычнага спаборніцтва, камсамол быў узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Камсамольская арганізацыя на вёсцы былі ў ліку першых ініцыятараў пераходу да калектывнай працы. Яны наладжвалі паходы за павышэнне ўраджайнасці, за адкрыццё хат-лабараторый, за ўкараненне сучаснай агратэхнікі. Тысячы ўдарных камсамольца-маладзёжных брыгад Расійскай Федэрэцыі, Украіны, Беларусі і іншых саюзных рэспублік вывозілі на палі ўгнаенні, будавалі сіласныя ямы, траншэ. Камсамольцы ўсюды выступалі барацьбітамі за новае, калгаснае жыццё. Так, талачынскія камсамольцы звярнуліся з заклікам да ўсіх камсамольскіх арганізацый Беларусі: «Кожная ячэйка — арганізатар калгаса, кожны камсамолец — калгаснік!». Гэты заклік стаў баявым лозунгам. У 1929 годзе ў 47 раёнах рэспублікі камсамольскія ячэйкі арганізавалі 191 калгас. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі адбывалася ва ўмовах вострай класавай барацьбы з кулакамі. За вызваленне сялянства ад кулакаў ўцісну не адзін камсамолец заплаціў сваім жыццём. Але ні кулацкія абрэзы і сякеры, ні цяжкасці сацыялістычнай перабудовы вёскі не маглі суняць энтузіязму камсамольцаў.

Адна з лепшых традыцый ВЛКСМ — мужнасць і геральдізм у абароне сацыялістычнай айчыны — зарадзілася яшчэ ў гады грамадзянскай вайны. Тады па закліку партыі былі праведзены трох ўсерасійскія мабілізацыі камсамольцаў на барацьбу з рабаўнічымі арміямі інтэрвентаў і контэрревалюцыянероў.

Не ведаючы страху ў барацьбе, абаранялі камсамольцы маладую Савецкую рэспубліку. У радах Чырвонай Арміі сыны беларускага народа, побач з рускімі, украінцамі, прадстаўнікамі іншых братніх народаў, мужна змагаліся супроты знешніх і ўнутраных ворагаў Савецкай Радзімы. Вялікая дружба савецкіх народаў навекі ўмацавалася сумесна пралітай крывёю.

Геральдізм і самаадданасць у абароне айчыны атрымалі нябачанае развіццё ў Вялікай Айчыннай вайне.

Па закліку партыі камсамол краіны мабілізаваўся на свяшчэнную вайну з фашызмам. Ніколі не згасне слава герояў шахцёрскага горада Краснадона, беларускіх моладагвардзейцаў Жлобіна, Скідзеля, Оршы, Обалі, Зоі Касмадзям'янской, Аляксандра Матросава, Фрузы Зяньковай, Рымы Кунько, Аляксандра Ісачанкі і многіх іншых.

ТРДЫШІ



За плённую работу па камуністычнаму выхаванню маладзі і герайзм, прайўлены ў гады грамадзянскай вайны, камсамол узнагароджаны ордэнам Баявога Чырвонага Сцяга, за заслугі ў Вялікай Айчыннай вайне — ордэнам Леніна. Ордэнам Чырвонага Сцяга ўзнагароджаны камсамольскія арганізацыі гарадоў-герояў — Масквы, Ленінграда, Сталінграда, Севастополя і Адэсы, камсамол Украіны і Беларусі. Сем тысяч камсамольцаў і выхаванцаў камсамола атрымалі званне Герояў Савецкага Саюза, больш 3,5 мільёна ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, сярод іх больш ста тысяч маладых патрыётаў Беларусі.

Гатоўнасць быць на самых цяжкіх і рашаючых участках сацыялістычнага будаўніцтва — цудоўная традыцыя камсамола.

Савецкая маладзь заўсёды ідзе туды, куды кліча яе партыя камуністаў.

У глухамані, сярод дзікаў, дрымучай тайгі, у бязмежных стэпах маладымі гарачымі рукамі ствараліся гіганты індустрыі: Магнітагорск, Днепрагэс, «Другое Баку», Сталінградскі і Харкаўскі трактарныя заводы, Горкаўскі аўтамабільны, новабудоўлі Беларусі, Азербайджана, Грузіі.

Сярод многіх спраў камсамола асабліва сладкім і герайчным быў яго ўдзел ва ўздыме цаліны. 350 тысяч юнакоў і дзяўчат, у тым ліку 20 000 з Беларусі, па закліку партыі накіраваліся ў далёкія краі і ўзнялі да жыцця 36 мільёнаў гектараў зямель.

Нялёгка было навасёлам. Цяжкасці сустракалі іх на кожным кроку, у самых простых і штодзённых спраўах. Работа па 16—18 гадзін у суткі, лютыя маразы і завеі, жыццё ў халодных палатках, вогнішчы пад адкрытым небам, непралазная грязь вясной — такое ніколі не забудзеца. Але мужная маладзь перамагла.

Партыя і народ высока ацанілі самаадданую працу маладзі. 5 лістапада 1956 г. за актыўны ўдзел у сацыялістычным будаўніцтве, асабліва за асваенне цаліны, камсамол быў узнагароджаны ордэнам Леніна. 262 маладыя патрыёты ўдастоіліся высокага звання Героя Сацыялістычнай Працы. Звыш 30 тысяч юнакоў і дзяўчат узнагароджаны ордэнамі і медалямі СССР.

Неўзабаве пасля XX з'езду партыі зноў звяртаецца да камсамола, да ўсёй маладзі з заклікам вылучыць са свайго асяроддзя 400—500 тысяч юнакоў і дзяўчат на будаўніцтва новых заводаў, вугальнікі шахт і руднікі, электрастанцыі, чыгунак ва ўсходніх і паўночных раёнах краіны. Заклік партыі знайшоў у сэрцах савецкіх юнакоў і дзяўчат гарачы водгук. Каля 300 тысяч маладых патрыётаў выехала на будоўлі Сібіры і Данбаса, Поўначы і Усходу. У тым ліку з Беларусі звыш 15 тысяч.

На сходзе маскоўскай маладзі, прысвечаным провадам першай групы добраахвотнікаў, якія ехалі на асваенне новых раёнаў, М. С. Хрушчоў гаварыў: «Самае галоўнае для нас з вамі — гэта не быць староннімі гледачамі, не быць толькі простымі добразычліўцамі будаўніцтва камунізма. Шчасце чалавека заключаецца ў тым, каб сваёй працай актыўна ўдзельнічаць у гэтым вялікім будаўніцтве, рабіць ўсё для таго, каб наблізіць стварэнне камуністычнага грамадства». Іменна так і разумее савецкая маладзь сэнс і шчасце свайго жыцця: разам з усім народам узвозіць светлыя будынкі камунізма.

Хіба не аб гэтым сведчаць такія прыклады, як збудаванне украінскімі камсамольцамі 35 вугальнікі шахт у Данбасе; як самаадданыя працоўныя справы камсамолак даярак Герояў Сацыялістычнай Працы Аляксандры Сакун, Мар'і Занеўскай і 300 камсамольцаў — працаўнікоў сельскай гаспадаркі Беларусі, удастоеных сёлета высокіх урадавых узнагарод; як утварэнне 12 тысяч камсамольска-маладзёжных звенняў па вырошчванню высокіх ураджайных кукурузы; як дзвесце мільёнаў рублёў, унесеных беларускімі камсамольцамі ва ўсесаюзную скарбонку за кошт сэканомленых сродкаў; як уся штодзённая праца савецкай маладзі.

Пасля XIII з'езду ВЛКСМ ударнымі камсамольскімі будоўлямі на Беларусі абыялена будаўніцтва Полацкага нафтаперапрацоўчага завода, Старобінскага калінага камбіната, Бярозаўскай ДРЭС. На гэтыя будоўлі едуць ўсё новыя і новыя атрады маладых патрыётаў.

Для нашага маладога пакалення барацьба за ператварэнне ў жыццё камуністычных ідэалаў стала вялікай школай рэвалюцыйнага і палітычнага выхавання.

У імя камунізма ішла ў бой маладая гвардия рабочых і сялян у гады грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі.

У імя камунізма савецкая маладзь ўдзельнічала ў аднаўленні зруйнаванай вайной народнай гаспадаркі, ішла на будоўлі першых пяцігодак, закладвала асновы новага жыцця на вёсцы.

У імя камунізма юнакі і дзяўчаты нашай краіны, не шкадуючы сіл і жыцця, змагаліся з ворагамі Радзімы ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

У імя камунізма наша маладзь сёня самеаддана працуе, па першаму ж закліку партыі ідзе на самыя цяжкія і рашаючыя участкі камуністычнага будаўніцтва.

Камсамол, уся маладзь, як ніколі раней, згуртаваны зараз вакол Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Напярэдадні сладкага 40-годдзя Усесаюзны Ленінскі Камуністычны Саюз Моладзі ўрачыста запэўнівае родную Камуністычную партыю, яе Ленінскі Цэнтральны Камітэт у тым, што камсамол быў, ёсьць і заўсёды будзе на дзейным рэзервам і верным памочнікам партыі ва ўсёй яе вялікай рэвалюцыйнай стваральнай рабоце.


Л. СМІЛАВІЦКІ,
нам. загадчыка аддзела
прапаганды і агітацыі ЦК ЛКСМБ.



Кожны юнак і дзяўчына, кожны сумленны грамадзянін нашай Радзімы ведае імя Веры Харунжай. Яе жыццё — яркі прыклад служэння айчыне. Яна з'явілася арганізаторам камсамола ў Заходній Беларусі. Некалькі год урад панская Польшчы тримаў яе ў турмах.

У гады Вялікай Айчыннай вайны Вера Харунжая бясстрашна змагалася з фашысткімі захопнікамі на Віцебшчыне.

Зімой 1942 года гітлероўцы скапілі адважную патрыётку. Вера Харунжая памерла, як герой.



Як і ў гады першых пяцігодак, калі маладзь вёскі выступала барацьбітом за новае, калгаснае жыццё, так і цяпер камсамольцы вёскі ідуць у першых радах барацьбіту за ўмацаванне калектывнай гаспадаркі.

Жэня Жукousкая пасля заканчэння дзесяцігоддзя прыйшла на птушказферму калгаса «Савецкая Беларусь» Клецкага раёна. За сем месяцаў яна выпрацавала 475 працадзён.

Фота П. Наватара.

Актыўісткі Чырвонага Крыжа

М. САВІЦКАЯ,

старшыня Гомельскага аблкома Чырвонага Крыжа.

40 год назад, у агні грамадзянскай вайны, у суроўя гады класавых бітваў, нарадзілася масавая арганізацыя Савецкага Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца. У сваіх гуртках яна аб'яднала мільёны савецкіх людзей, заняла пачэснае месца ў барацьбе за іх здароўе, за высокую санітарную культуру.

Раскажу аб пропагандысцкай работе Гомельскай абласной арганізацыі Чырвонага Крыжа. Яе пярвічныя арганізацыі, створаныя на кожным прадпрыемстве, у кожнай установе, калгасе, саўгасе, падрыхтавалі сотні санітарных дружынніц і медыцынскіх сясцёр. Усім вядома, які актыўны ўдзел прымалі яны ў барацьбе супроты фашистскіх захопнікаў. Колькі жыцця выратавалі ўмелыя, ласкавыя рукі дружынніц!

А ў партызанскіх атрадах хіба не спатрэбіліся жанчынам веды і навыкі, набытыя ў гуртках ГСА? Яшчэ як! Колькі цёплых слоў удзячнасці атрымалі дружынніцы ад раненых байцоў, якім умела аказвалі першую дапамогу.

І цяпер, у дні мірнага будаўніцтва, наша арганізацыя вядзе цікавую шматгранныную работу. Яна змагаецца перш за ёсё за здароўе працоўных, за санітарыю і гігіену. Па вобласці створана 3500 пярвічных арганізацый Чырвонага Крыжа, у якіх працуе больш двухсот тысяч чалавек, галоўным чынам — жанчын. Гэта вялікая, актыўная сіла.

У калгасе «Молат» Добрушскага раёна налічваецца 350 членоў таварыства. Там створана пяць санітарных пастоў. Жанчыны абходзяць двары, сочачы за іх чыстатай, за якасцю пітной вады, якая дастаўляецца на палявыя работы, дапамагаючы урачам, наведваючы хворых. Гэтым вялікім калектывам кіруе калгасніца тав. Філіпава.

На Гомельскай фабрыцы «Праца» шмат зрабіла старшыня пярвічнай арганізацыі Тамара Барысевіч — ініцыятыўны, старанны работнік. Толькі за апошні час у члены таварыства ўцягнута каля пяцісот чалавек. Санітарная дружына, яку ўзначальвае Святлана Лабус, у раённых і абласных спаборніцтвах заняла першае месца і заваявала пераходны кубак.

Мы ганарымся сваімі старэйшымі актыўісткамі, як Мар'я Маркаўна Пруднікава,



А. М. Канчурына.

Аляксандра Міхайлаўна Канчурына, Раіса Паўлаўна Міронава, Паліна Цімафеевна Палікарповіч і многім іншымі.

Тав. Пруднікава — заслужаная настаўніца школ БССР, нягледзячы на свой ужо не малады ўзрост, наш верны і актыўны памочнік. Яна настомна выступае з дакладамі перад школьнікамі, на сходах гарадскога актыву, дзеліцца сваім шматгадовым вопытам выхаваўчай работы; заслужананосіць значок «Выдатніку санітарнай абароны СССР».

Слаўны шлях праішла Аляксандра Міхайлаўна Канчурына, якая ў нашай работе прымае актыўны ўдзел з 1918 года — з моманту падпісання У. І. Леніным дэкрэта аб стварэнні Савецкага Чырвонага Крыжа. У гады грамадзянскай вайны, як медсестра, яна ратавала жыццё людзям, якія змагаліся за пралетарскую ўладу. У 1941 годзе, калі над Радзімай навісла смяротная небяспека, яна зноў стала ў першыя рады барацьбітоў. Зараз яна працуе ў санітарна-эпідэмічнай станцыі, адначасова з'яўляецца старшынёй Гомельскага райкома Чырвонага Крыжа на грамадскіх пачатках. Тав. Канчурына ўзнагароджана ордэнам Леніна.

Раіса Паўлаўна Міронава прымае актыўны ўдзел ў работе Чырвонага Крыжа з 1920 года. Зараз яна ўзначальвае адну з лепшых у вобласці пярвічную арганізацыю школы № 16. Тут падрыхтавана санітарная дружына. Школьнікі-актыўісты сочачы за чыстатай памяшкання.

Хатняя гаспадыня Паліна Цімафеевна Палікарповіч ўзначальвае пярвічную арганізацыю Чырвонага Крыжа домакіраўніцтва па вул. Сялянскай, 5. У актыве яна з 1923 года.

Усе гэтыя і многія іншыя актыўісты ўносяць вялікі ўклад у работу Гомельскай абласной арганізацыі Чырвонага Крыжа.



З ДУМАЙ АБ БУДУЧЫНІ

I. СЦЯПАНАЎ



Брыгадзір І. Танюкевіч і звеннявая Я. Трус аглядаюць пасевы кукурузы.
Фота І. Сцяпанава.

ЯҮГЕНІЯ Мацвееўна добра памятае тую вясну. Да тарфяного кар'ера падбег хлопчык і скорагаворкай прамовіў:

— На сход увечары ў доме Зінаіды Махіна!

— З раёна прыехалі? — спытаў адзін з возчыкаў.

— Не ведаю. Брыгадзір сказаў.

Увечары ў прасторным доме Зінаіды Ігнатаўны, дзе быў чырвоны куток брыгады, сабраліся калгаснікі вёскі Жамойдзь. Брыгадзір Іван Бенедзіктавіч Танюкевіч расказваў ім аб раённай нарадзе перадавікоў сельскай гаспадаркі.

— Кукурузу будзем вырошчваць, — заявіў ён і выцягнуў з кішэні пачатак. — Наш сусед Міхail Ралавец з калгаса імя Калініна пятнаццаць год ужо на сваім прысядзібным участку збірае шмат зялёнай масы і зерня кукурузы. Вось бачыце гэты пачатак?

У пакоі стала ціха. Усе ўважліва разглядалі пачатак, што ляжаў на стале. Тады з крэсла паднялася Яўгенія Мацвееўна.

— Давайце, створым моцнае зяно, даручым кукурузу найбольш старанным і працавітым людзям, — сказала перадавая калгасніца.

Прысутныя здзівіліся: «Як гэта малапісменная жанчына бярэцца за такую справу?»

— Кукуруза — расліна паў-

днёвая, — сказаў нехта з жанчын, — і не табе, Жэнія, брацца за яе.

— Па 35 тон торфагноевага кампосту нарыхтавалі? — працягвала Трус. — Угноім глебу, падбярэм лепшыя папярэднікі, і кукуруза ўродзіць.

Яўгенія Мацвееўна мала ведала тады аб кукурузе, але разумела, што калі партыя рэкамендуе яе сеяць, то значыць мерапрыемства праверана практикай.

Раніцай яна сабрала зяно і сказала, што пад кукурузу трэба нарыхтаваць на кожны гектар не менш 40 тон кампосту. Адразу ж пачалі збіраць мясцовыя ўгнаенні. Двор звеннявой ператварыўся ў свайго роду склад. Сюды зносілі попел, птушыны памёт. Завезлі мінеральныя ўгнаенні.

Яўгенія Трус дастала кнігу аб кукурузе і вечарамі праседжвала над ёю. Калі чаго не разумела, прасіла дапамогі ў дзяцей — камсамольцаў Васіля і Валянціны.

Як толькі паспела зямля, узяліся за яе апрацоўку. Зрабілі маркеры, набылі ручныя саджалкі. Пасяялі кукурузу па ўсіх правілах агратэхнікі і старанна яе даглядалі. У выніку на плошчы ў 4,5 гектара атрымалі з кожнага па 400 цэнтнераў зялёнай масы.

Мінула чатыры гады. Летась зяно Яўгеніі Трус на плошчы ў 14,5 гектара атрымала па 700 ц зялёнай масы. У гонар 41-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і 40-годдзя Беларускай ССР кукурузаводы абавязаліся сабраць па 800 ц зялёнай масы кукурузы з плошчы ў 20 гектараў.

...Кіламетрах у сямі ад шашы Валожын — Гародзькі раскінуліся прысядзібныя ўчасткі калгаснікаў вёскі Жамойдзь. Адразу за аколіцай прасціраюцца вялікія масівы кукурузы чатырохметровай вышыні. Яна даўно «самкнула рады» і здаецца бязмежным морам. Вузкай сцяжынкай праходзім між пасеваў, дзе сустракаем брыгадзіра Танюкевіча і звеннявую Трус.

— Любуюцеся кукурузай? — пытае Іван Бенедзіктавіч.

— Відаць, працавітыя рукі яе даглядалі, — адказваем мы, спыняючыся ля зялёнай сцяны. — Гэтыя пасевы адны з лепшых у Валожынскім раёне.

— Не ведала я, што жывёла так любіць кукурузу, — гаворыць Яўгенія Мацвееўна, — калі сеялі яе ў 1954 годзе. Аднойчы прый-

шла мне ў галаву думка пачастаўца карову кукурузай. Узяла я ў хлеў пару каліў. Карова з'ела іх хутка. А ўвечары дала малака на 2 літры больш. Расказала я пра гэта сваім кукурузаводам. Не паверылі: «Ведаем, цёця Жэнія: хошаш, каб мы лепш працавалі». — «Куды ўжо лепш, дзяўчаткі. Але я каку праўду. Паспрабуйце самі». Узялася пакарміць сваю карову камсамолка Люба Сянько і назаўтра пацвердзіла мае слова... А што дало калгасу скормліванне кукурузнага сіласу? Павялічылася не толькі вытворчасць малака, але і мяса. Надоі выраслі ўдвай. За 8 месяцаў бягучага года калгас атрымаў столькі малака, колькі за ўесь мінулы год.

Летась упершыню ў калгасе «Перамога» зялёную масу кукурузы выдавалі на працадні. Той, хто добра папрацаваў на кукурузе, забяспечыў сваю жывёлу дабраякенным кормам. Па 1000—1500 кілаграмаў зялёнай масы кукурузы атрымалі Зінаіда Пятровіч, Ганна Стасяловіч, Валянціна Жако, Мікалай Губіч. Жывёла калгаснікаў, якія на працадні атрымалі кукурузу, выйшла ў поле добра ўкормленай.


— Вось чаму, — дадаў Танюкевіч, — цяпер нашы калгаснікі на сваіх прысядзібных участках сеюць кукурузу.

Сёлета кукурузу пасяялі па добра апрацаванай глебе, квадратна-гнездавым спосабам 70×70 см, насеннем «VIP-25». Яшчэ з восені ўчастак узаралі, зімой нарыхтавалі па 40 тон кампосту на гектар. З надыхом цёплых дзён прадыскавалі поле, але не вельмі глыбока. Дзе не было магчымасці пусціц трактар, дыскавалі коннымі культиватарамі. Затым глебу перааралі і прабаранавалі ў трэслы.

Садзілі спецыяльным прыстасаваннем, зробленым сваімі сіламі. У кожным квадратным гнядзі рабілі чатыры ямкі на адлегласці 5—6 сантиметраў, клалі ў кожную 2—3 зерні і прысыпалі зямлі. Тэхніка не складаная, але карпатлівая і патрабуе добрасумленых адносін.

Не паспелі скончыць сяўбу, як на раней пасаджаных участках з'явілася пустазелле. Апрацоўвалі міжрадкоў ў двух напрамках. Пустазелле вырвалі, узрыхлілі глебу, падкармілі пасевы. Асабліва добра працавалі дзяўчаты Люба Сянько, Лідзія Букштыновіч, Зінаіда Пятровіч, Соф'я Стасяловіч, пажылія жанчыны Ганна Стасяловіч, дэпутат сельсавета Елізавета Сянько.

— Сёлета чатыры разы рыхлілі і палолі кукурузу, — гаворыць звеннявая. — Падкормлівалі фос-



Спектакль «Вечная крыніца» ў тэатры імя Янкі Купалы. У ролі У. І. Леніна — артыст П. Малчанаў, у ролі Плакуна — артыст В. Краўцоў.

Фота В. Крука.

СОРАК год таму назад на палах Беларусі яшчэ бушавала грамадзянская вайна, а ў Мінску ўжо з'явіліся парадкі беларускага тэатральнага мастацтва. Рэжысёры Уладзімір Галубок і Фларыян Ждановіч, следуючы традыцыям народнага тэатра Ігната Буйніцкага, стварылі Першое беларускае таварыства драмы і камедыі, якое па сутнасці было толькі напалову прафесіянальным тэатрам, бо большасць яго акцёраў-аматарап выступала на сцэне толькі ў вольны ад асноўнай прафесіі час.

Першым прафесіянальным, у поўным сэнсе слова, тэатрам у рэспубліцы быў заснаваны ў 1920 годзе Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр, які зараз носіць імя Янкі Купалы. Паэзія і драматургія народнага паэта з'явілася той плённай глейбай, на якой вырас наш Акадэмічны тэатр.

Яго першымі паказамі былі «Паўлінка», «Раскіданае гняздо», «Ад вечнае песня» Янкі Купалы ў пастаноўцы Фларыяна Ждановіча, які разам са значнай групай артыстаў-аматарап Першага тэатральнага тава-

рыства склалі аснову акцёрскага калектыву дзяржаўнага тэатра. Яшчэ і па сёння ў тэатры імя Янкі Купалы працуюць былыя акцёры таварыства: Ірына Ждановіч, Лідзія Ржэцкая, Стэфанія Станюта, Канстанцін Санінікай.

У першыя гады свайго існавання калектыв тэатра папаўняўся акцёрамі з рабочых самадзейных гурткоў і клубаў і прафесіянальных тэатраў. На яго сцэне набываюць вядомасць артысты: Уладзімір Крыловіч, Барыс Платонаў, Уладзімір Уладамірскі, Вольга Галіна, Кацярына Міронава, Генрых Грыгоніс, Глеб Глебаў, Міхаіл Зораў, Сцяпан Бірыла, Вера Поля, Леанід Рахленка, Эдуард Шапко. Мастацкае кірауніцтва тэатрам узначальвае вядомыя акцёры, рэжысёры і драматурги рускай сцэны, які ў тых часах працаваў у Мінску, — Яўсцігней Афінагенавіч Міровіч. Вядомыя майстары рускага драматычнага мастацтва, Міровіч на працягу многіх год выхаваны творчага калектыву прышчэпліваў яму асновы рускай рэалістычнай школы, усяляк развіваючы нацыянальную своеасаблівасць беларускага народнага тэатра. У выніку настойлівой і сістэматичнай выхаванчай працы ў Першым тэатры

стварыўся моцны акцёрскі ансамбль, які і па сёння з'яўляецца выдатнай асновай калектыву купалаўцаў.

У 1930 годзе ў Маскве, у часе выступлення на Усесаюзной алімпіядзе мастацтваў, тэатр паказаў адзін з лепшых сваіх спектакляў таго часу — «Гуту» па п'есе рабочага-шклодува Рыгора Кобеца.

Маскоўскі друк пісаў тады, што «пастаноўка «Гуты» — сапрайдны троумф пралетарскага рэалізму». У цэлым радзе сваіх далейших пастановак тэатр развівае здабытае ў «Гуте». Хутка на яго сцэне з'яўляюцца такія спектаклі, як «Партызаны» Кандрата Крапівы, «Бацькаўшчына» Кузьмы Чорнага, «Салавей» Змітрака Бядулі. Яны ўзымаюць творчы метад тэатра і яго сцэнічнае майстэрства на яшчэ большую вышыню. Тэатр папаўняеца групай здольных акцёраў з іншых беларускіх тэатраў, што дае магчымасць пашырыць рэпертуар, зрабіць яго жанрава разнастайным. У 1940 годзе, на першай Беларускай дэкадзе ў Маскве выступаюць не толькі старыя майстры тэатра, але і яго новыя папаўненне, сярод якога вылучаюцца імены Уладзіміра Дзядзюшкі, Івана Шацілы, Раісы Кашэльнікавай,

З ДУМАЙ АБ БУДУЧЫНІ

(Працяг).

фарнай мукоў, калійнай соллю, аміячнай салетрай.

Шмат сіл прыклалі кукурузаводы, каб заваяваць ураджай у 800—900 ц зялёнай масы з гектара. На адным участку, напрыклад, расліны не ўзнімаліся ад зямлі, лісце пачало сохнучь.

— Драцянік, — аб'явіла звенявая кукурузаводам.

Пачалася барацьба. Дуст разводзілі ў гноевай жыжцы і палівалі вакол кожнай расліны. Аднак становішча не мянялася.

— Можа загінуць уся кукуруза, — звярнулася Яўгенія Мацвеевна да брыгадзіра.

На ўчастак паклікалі агранома. Яўгенія Мацвеевна, выцягнуўшы

з-пад кукурузы чарвяка, апусціла яго ў бляшанку з дустам. Драцянік свабодна перасоўваўся па дусту.

— Можа ў нас дуст непрыгодны? — заўважыў нехта.

— Дуст і не забівае драцяніка, а толькі ахоўвае расліны ад небяспечнага ворага, адганяе яго, — сказала аграном.

Сярод кукурузаводаў знайшліся людзі, якія строга сачылі за агратэхнікай. Адзін з іх заўважыў:

— Вось мы, таварыш аграном, гаварылі звенявой і брыгадзіру, што дуст можа забіваць у гноевай жыжцы бактэрыі, якія садзейнічаюць паляпшэнню структуры глебы і развіццю расліны...

Заўвага пайшла на карысць. Дуст пачалі разводзіць вадой. Расліны былі выратаваны.

Мы падышлі да ўчасткаў, дзе кукурузу адсаджвалі. Яўгенія Трус заўважыла:

— «Не вырасце тут кукуруза, — гаварылі тады некаторыя калгаснікі. — Лепш пасеем пшаніцу: зямля добрая, дасьць багата зерня». А што дала практика? Мы з брыгадзірам заняліся падлікам і прыйшлі да вываду, што калі зняць па 400 ц зялёнай масы з гектара, то будзе выгадней для калгаса, чым атрымаць па 15 ц зерня пшаніцы.

І на ўчастку ў 2,8 гектара кукурузу пасадзілі пшаніца. Шматгадовая практика дапамагла.

— Адна тысяча цэнтнераў з гектара забяспечана! — з усмешкай зазначае звенявая, паказваючы на чатырохметровыя расліны, якія ціхутка пагойдваюцца на ветры.

Зялёнае тоўстое сцяблі і шыроке лісце шэпчуцца, нібы павярджаючы думку звенявой.

Валожынскі раён,
Маладзечанская вобласць.



ШЕРШЫ

Я. РАМАНОВІЧ

ТЭАТР

Маргарыты Шашалевіч, Канстанціна Быліча, Паўла Пекура, Лідзі Шынко, Аляксея Барапоўскага, Валянціна Краўцова, рэжысёра Канстанціна Саннікава.

Паказаныя на дэкаадзе спектаклі: «Партызаны» і «Хто смяеца апошні». К. Крапівы, «Пагібель воўка» Э. Самуйленка, «Апошнія» М. Горкага мелі вялікі поспех. Нездарма ж кабінет імя М. Горкага Усерасійскага тэатральнага таварыства, ацэньваючы спектакль «Апошнія», запісаў, што гэта найлепшая пастаноўка п'есы выдатнага рускага класіка за апошнія гады.

У гады Вялікай Айчыннай вайны Першы беларускі тэатр, дзякуючы гасціннасці і братэрскай дапамозе рускага народа, не толькі захаваў усе свае сілы, але і ўзбагаціўся новымі выдатнымі творчымі здабыткамі. Былі створаны глыбока патрыятычныя спектаклі: «Фронт» А. Карнейчука, «Рускія людзі» К. Сіманава, «Канстанцін Заслонаў» па п'есе Аркадзія Маўзона, які атрымаў Сталінскую прэмію і высокую ацэнку грамадскасці. У рэпертуар тэатра былі ўключаны і з вялікім поспехам ішлі «Паўлінка» Я. Купалы, «Пяюць жаваранкі» К. Крапівы, «Рамэо і Джульєта» В. Шэкспіра, «Даходнае месца» А. Астроўскага, «Выбачайце, калі ласкалі» А. Макаёнка.

Акцёрскі склад тэатра няспынна папаўняецца новымі кадрамі з выпускнікоў тэатраль-



Будынак Беларускага дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра імя Янкі Купалы.

ных інстытутаў і акцёраў з іншых беларускіх тэатраў. На афішах у вядучых ролях усё часцей з'яўляюцца прозвішчы Барыса Кудраўцава, Зінаіды Браварской, Тацяны Аляксеевай, Канстанціна Сянкевіча, Галіны Макаравай. З прыходам у трупу Паўла Малчанава пачалі ставіцца спектаклі, у якіх паказваецца вобраз вялікага правадыра рэвалюцыі У. І. Леніна («Залп «Аўороры», «Крамлёўскія куранты», «Грозны год»). У рэжысёрскай работе з калектывам тэатра прымаюць удзел Леў Лізвінаў, Іосіф Раеўскі, Ілья Судакоў, Леанід Рахленка, Любоў Мазалеўская.

Другая дэкаада беларускага мастацтва ў Маскве ў 1955 годзе паказала высокі ўзровень сцэнічнай і акцёрскай культуры тэатра імя Янкі Купалы, адзіны

стыль выканання, яскравае адчуванне жанру п'есы, псіхалагічную паглыбленасць у распрацоўцы образаў, прадузівасць і шырыасць акцёрскай ігры.


Да саракагоддзя БССР тэатр імя Янкі Купалы прыходзіць у поўным росквіце сваіх творчых сіл, абноўлены здольнай акцёрскай і рэжысёрскай моладдзю. Сярод яго апошніх пастановак высокай культурай сцэнічнага ўласцівасці, глыбінёй рэжысёрскага і акцёрскага раскрыцця драматургічных твораў вызначаюцца спектаклі «Ліса і вінаград» Фігейрэда, «Забыты ўсімі» Хікмета (рэжысёр Барыс Эрын).

Тэатр імя Янкі Купалы настойліва пашырае кола беларускіх драматургаў, уключаючы ў рэпертуар іх новыя п'есы

(К. Крапівы «Людзі і д'яблы», І. Мележа «Дні нашага нараджэння», А. Макаёнка «Каб людзі не журыліся», Я. Васіленка «Каралеўскі гамбіт»).

Тэатр не парывае творчых сувязей з драматургамі братніх савецкіх рэспублік. У яго рэпертуарных планах п'есы Н. Пагодзіна «Трэцяя патэтычная» з вобразам У. І. Леніна, сатырычна камедыя А. Карнейчука «Чаму ўсміхаліся зоры».

Увабраўшы ў сябе ўсё найбольш каштоўнае, што стварыў беларускі народ за час свайго шматвяковага існавання, Беларускі дзяржаўны ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы паспяхова расце, узбагачаючы савецкае тэатральнае мастацтва ўсё новымі і новымі творчымі здабыткамі.



«Паўлінка».

На здымку (злева направа): Агата — нар. арт. БССР В. Пала, Альжбета — нар. арт. СССР Л. Ржэцкая, Крыніцкі — нар. арт. БССР В. Дзядзюшка, Пустарэвіч — нар. арт. СССР Г. Глебаў.


Фота І. Салавейчыка.



Група артыстаў тэатра імя Янкі Купалы.

Злева направа: заслужаная артыстка БССР Т. Аляксеева, артыстка Е. Рынковіч, народны артыст БССР С. Бірыла, народная артыстка БССР І. Ждановіч, народны артыст СССР Б. Платонаў і заслужаная артыстка БССР З. Браварская.

Фота П. Нікіціна.



ІДЗЕМ УПЕРАД

За апошнія гады вельмі ўзняўся наш калгас. Летась гаспадарка прынесла 1 мільён 25 тысяч рублёў прыбытку, а сёлета думаем атрымаць паўтара мільёна.

Асноўнае ў нас багацце — лён. У калгасе больш 50 гектараў пад ільном, у будучым плануем расшырыць пасевы. Сярэдні ўраджай валакна склаў 4 ц., а семя 4,5 ц з гектара. Не так і многа ў пароўнанні з рэкорднымі ўраджаямі ільну па рэспубліцы, але ў Лагойскім раёне гэта быў лепшы ўраджай.

Другая прыбытковая галіна — жывёлагадоўля. Ніколі раней, як і ў большасці

калгасаў, жывёлагадоўчыя фермы не прыносялі арцелі прыбытку. Мы началі з падбору кадраў, паклапаціся аб кармавой базе, і справа пайшла на лад. Сёлета заклалі па 10 тон сіласу з разліку на адну караву, маём сена, канцэнтраты.

Нядайна механизавалі свінаферму — правялі падвесную дарогу, устанавілі кормазапарачкі камбайн. У выніку калгас з мінулага года трymае першынство ў раёне па здачы свініны.

Калгас разгарнуў вялікае будаўніцтва: будуецца глінабітны гараж на 10 машын, тут жа будуецца майстэрні і кузня; ужо гатова збожжасховішча на 150 тон, сепаратарны пункт. Запланаваны тыпавая абора, цялятнік. Да слайнага юбілею рэспублікі мы зможам рапартаваць аб поспехах. Мы дабіліся важнага працадня. У нас ёсьць сем'і, якія атрымалі вялікі прыбыток. Вікенці Кохан разам з жонкай і дачкой атрымалі дзве тоны збожжа, шэсць тон бульбы, 6 тысяч грамашыма. Такіх прыбыткаў калгаснікі яшчэ не бачылі пасля вайны.

Наша арцель клапоціцца аб састарэлых, непрацаздольных і адзінокіх калгасніках. 22-м з іх штомесяц выплачваецца пенсія ў размеры 12 працадзён.

Вядома, у нас яшчэ таго-сяго не хапае. Але радасна бачыць, што калгас набірае сілы, ідзе ўперад.

На здымку: старшыня калгаса I. Багінскі на будаўніцтве гаража. Справа — брыгадзір будаўнічай брыгады А. Бандарчук.

На здымку: добры лён вырасціла звяно Надзея Корзюк.



ЗВЫЧАЙНЫ

Калгас імя Калініна Лагойскага — раёна нічым асабліва не адрозніваеца ад іншых калгасаў рэспублікі. Як і ў любой вёсцы рэспублікі, тут за гады Савецкай улады адбыліся велізарныя змены. Ніжэй мы друкуем пісъмы і фотаграфіі з гэтага калгаса.

РАБОТА СПОРЫЦЦА

Я яшчэ маладая гадамі і мінулае жыццё ў вёсцы ведаю толькі па расказах. Дзіўна чуць, што раней жанчыны праседжвалі за прасніцай пры лучыне або газоўцы ўсе доўгія зімовыя вечары. А мы прызычайліся да яркага электрычнага светла, да радыё, кіно. Іншае ў нас жыццё — іншыя інтарэсы.

Я працу ўзвеннявой па ільну. Пачынаецца вясна — і ўсё наша звяно жыве думкамі пра лён: збіраем угнаенне, стараемся своечасова пасеяць, лепш дагледзець, каб ураджай быў вышэй, чым у суседнім звяне. Мы ж з ім спаборнічаем!

Звяно наша дружнае. Дзяўчата ад другой не хочуць адстаць. Сёлета вясна была напрызная, а мы ўсё роўна вырасцілі нядрэнны лён — па 5 цэнтнераў валакна возьмем!

Гэта будзе нашым падарункам да юбілею рэспублікі.

Надзея КОРЗЮК,
звенявая па ільну.

ВЯЛІКІ ПОПЫТ

Багата жывуць калгаснікі, а таму і пакупная здольнасць іх расце. Гэта перш за ўсё заўважаем мы, гандлёвыя работнікі.

К прыкладу, у жніўні магазіны сельпо прадалі тавараў больш як на 1 мільён рублёў. Толькі сельмаг, які знаходзіцца ў цэнтры калгаса імя Калініна, прадаў тавараў амаль на 175 тысяч рублёў!

Вялікі попыт на мэблі добрай апрацоўкі: шафы па 900 руб., нікеяваныя ложкі. Прадаем шмат гадзіннікаў, дарагіх шайкоўых і шарсцяных тканін. Толькі веласіпедэў калгаснікі купілі больш дваццаці, пяць разы ёўл, два тэлевізоры.

Нажаль, мы не заўсёды можам задаволіць попыт. У нас яшчэ мала дзіцячага адзення, а патрэба вялікая. У калгасе шмат маладзежонаў, навасёлаў — усе хочуць добра абсталіваць кватэру, а мэблі мала.

М. ЧАРАПАН,
старшыня Гайнінскага сельпо.

На здымку: калгасніцы А. Кохан і Е. Грыйневіч купляюць абновы.




Калгасна
качкамі.
нат. Н

ЗДАРОВА

За апошнія гады пабагацеў наш калгас заможней жывуць калгаснікі.

Цяпер ужо нікто ў нас не ходзіць у даматканым, усе апрануты па-гарадскому: дзяўчатаў ў добрых шайковых сукенках, хлопцы ў шарсцяных касцюмах. А мне, акушорку асабліва радуе дзетвара: растуць здаровенькі, моцныя. Гэта першая прыкмета нашай агульнай заможнасці! Фельчарска-акушэрскі пункт клапоціцца аб ахове здароўя маці і дзяцей. Кожная калгасніца, якая рыхтуеца стаць маці, знаходзіцца пад наглядам акушэркі. Пасля родаў я не менш чатырох разоў наведваю на даму парадзіху і дзіця. Візіташ шмат, таму што з кожным годам усё больш радзінаў. Летась у нас нарадзілася 50 дзя-

КАЛГАС



ушкаферма сёлета папоўнілася
ас на буйу 500 пекінскіх кача-
зміку: птушніца М. Мардас.

ВЫРАСЛІ НАДОІ

Калі чую або чытаю аб высокіх надоях малака ў іншых калгасах—зайздрошу, хоць і ў нас растуць надоі: летась у сірэднім ад каравы атрымалі па 1500 літраў, а сёлата за 8 месяцаў—па 1600!

Я не памылюся, калі скажу, што асноўная прычына росту надояў у тым, што калгас павярнуўся тварам да жывёлагадоўлі: кармоў стала ўвлю, кармакухню пабудавалі, ваду праводзім на ферму.

Усе даяркі спаборнічаюць за тое, каб на даіць ад кожнай каравы па 2200 літраў малака. Абавязкова надоім! Спаборніцтва ў нас самое дзеяснае: у канцы месяца падлічваем надоі, і даярцы, якія дабілася вышэйшага надою, прайленне выдае 200 рублёў прэміі. Акрамя таго, з ліпеня мы маем дадатковую аплату. Я, напрыклад, атрымала дадаткова 400 руб. У даярак з'явілася зацікаўленасць. Мы не лічымся з часам. Каб кароў лішні раз не ганяць з пашы на ферму, ходзім даіць на луг.

Раней, бывала, прыгоняць кароў удзень, мы добра падкормім зялёнай масай з канцэнтратамі— карова паесць, а потым ёй хоціца адпачыць. Выганіць пастух статак, а каравы не ядуць траву, а ляжаць. Калі мы падкормку пачалі даваць увечары, надоі рэзка ўзняліся.

Калісьці я не мела ўяўлення аб работе даяркі: восем год была ўчотыцай у трактарнай брыгадзе. Цяпер працую на ферме і лічу, што знайшла сваё сапраўднае месца.

Мар'я АБРАГІМОВІЧ,
даярка.

На здымку: даярка М. Абрагімовіч.



АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ВЫКАНАЕМ

У 1936 годзе я паступіла на курсы трактарыстак. Мала было там дзяўчат: усе лічылі, што не пад сілу нам вадзіць трактар. А я ўсё ж скончыла курсы і з таго часу не расстаюся з трактарам. Працавала і ў Янушкінскай і ў Лагойскай МТС, але заўсёды ў нас, mechanізатарам, былі два гаспадары — МТС і калгас.

Цяпер пакончана з гэтым. Калгас набыў сваю тэхніку: трактары, камбайны і ўвесы прычапны інвентар. Стала значна лепш і mechanізаторам і калгасу. У арцелі 950 га ворнай зямлі. Хоць трактары старыя, але мы пасяўную правялі хутка. Брыгадзір Якаў Галушка добра ведае тэхніку, з ім лёгка працаецца. Усе трактары ў нас на хаду.

Рыхтуючыся да 40-годдзя Беларускай ССР, mechanізаторы калгаса абавязваліся перавыкананы план трактарных работ, добра апрацаўваць глебу пад азімія, своечасова закончыць малацьбу, сіласаванне. Сваё абавязацельства мы выканаем!

Ганна РЫБЧЫК,
трактарыстка калгаса імя Калініна.

На здымку: Ганна Рыбчык.

Добры клуб у калінінцаў, ёсьць бібліятэка, чытальня, стацыянарнае кіно. Два разы ў тыдзень кінамеханік І. Забаронік дэманструе фільмы.

На здымку: І. Забаронік рыхтуеца да чарговага сеанса.




ЗМЕНА

ей. Усе нармальна развіваюцца, растуць даровенікі. Радуюцца таты і мамы, прыемніцы і нам, работнікам медпункта. Дзесяцам дашкольнага і школьнага ўзросту ўсім прафілактычныя прышчэпкі супроць сілі, дыфтэрі і іншых хвароб. У калгасовых брыгадах праводзім гутаркі або санітары і гігіене ў быту.

Ганна МАРКАВЕЦ,
акушэрка.

На здымку: акушэрка Ганна Маркавец праводзіц амбулаторнае лячэнне хворай М. Расолька.





Sanya

Іван ШАМЯКІН

Мал. Ю. Пучынскага.

Апошнія гады, пасля рамана «Крыніцы», я працую над новай кнігай, якую пакуль што ўмоўна называю «Повесці аб маіх равесніках». Гэта будзе некалькі аповесцей — чатыры ці нават пяць, сюжэтна звязаных паміж сабой. Праз усе пройдуць адны і тыя ж галоўныя героі — мае равеснікі Пятро і Саша. З першай аповесцю — «Непадтэрная вясна» — чытач ужо знаёмы, яна друкавалася ў часопісе «Полымя» № 1 за 1957 год. Нядайна я скончыў працу над другой аповесцю. Працую над трэцім.

Урывак, што пранануеца чытачам «Работніцы і сялянкі», — раздзел з другой аповесці, якая цалкам будзе надрукавана ў часопісе «Полымя» № 10 за 1958 год.

САША глядзіць на кошык, напоўнены бульбай, і не можа ўспомніць, які гэта па ліку. Чатыры яна высыпае ў гаспадарскія мяшкі, пяты — у свой. Іх ніхто не правярае: няма ў вёсцы сям'і больш сумленнай, чым сям'я Фёдара Траянава, гэта ведаюць усе. Саша часта забывае лік кашам, а таму часта і пяты і шосты высыпае гаспадарам. Калі побач Поля, яна лічыць. Цяпер Поля няма. Саша адчувае, што гэта больш, чым чацвёрты кош, але не зусім упэўнена, што гэта так. Ёй шкада сваёй працы, сваіх парэпаных рук, якія моцна баліць. Слёзы засцілаюць вочы, зноў дваццаць ручка кошыка, зноў плыве сасняк... Яна ў злосці высыпае бульбу сабе, упершыню, калі не ўпэўнена ў ліку. Гэта — надзел чалавека, які кінуў сваіх, уцёк з арміі, вярнуўся дадому і цяпер вельмі стараецца разбагацець. Саша ненавідзіць гэтага чалавека. Яна моцна палалялася з Поляй, калі тая аднойчы пашкадавала, што іх бацька не вярнуўся: «Старому пяцьдзесят шосты год, які з яго салдат». А з братам яна пабілася самым сапраўдным чынам і ўжо, можа, месяц не размаўляе...

Наляцеў вецер, прагнаў хмару. Сыпануў дробны асенні дождж. Саша ўскінула на галаву пусты мяшок, з трудом разагнула стомленую спіну.

На полі яшчэ некалькі такіх жа маркотных схіленых постачей. Бліжэй за ўсіх — старая Крычыха; бабулі гэтай каля восьмідзесяці год. Яна адзінока і ўжо многа дзён сама выбірае свой загончык, адзін-два кашы ў дзень. Саша колькі разоў дапамагала бабулі. Раптам ёй здалося, што старая галосіць. Прислушалася — не, не галосіць, спявае, але так журботна, што ў Сашы сціснулася сэрца. Услыхалася лепш і разабрала асобныя слова:

Ой, сеяла ды не валачыла,
Усё поле слёзкамі заліла...

Ніколі яна не чула гэтай песні, гэтага нуднага гаротнага матыву. Але слова... слова недзе чула. Сашы вельмі хochaцца ўспомніць, дзе, ад каго чула яна слова гэтай песні.

Дождж сціх. Ён цэлы дзень ідзе вось такімі перагонамі: наляціць, сыпане і нечакана сціхне. І ня смелы нейкі, як бы не сапраўдны. Пайшоў бы надоўга — можна было б пайсці дадому, да Ленкі, сагрэцца і адпачыць.

Саша знаходзіць у пажоўклай і палеглай траве каліе бульбы, выварочае капаніцай мокрую зямлю, у якой білічча белыя бульбіны, выбірае іх і думае аб песні. І раптам успамінае: быў у іх школе настаўнік літаратуры, малады паэт, які ведаў многа розных песен, прымавак. Дык вось ён некалі дэкламаваў слова гэтай песні, прыводзячы яе, як узор фальклору прыгоннага часу.

«Вось якія песні вярнуліся... Прыйонныя... А дзе цяпер той настаўнік? Ён жа да гэтага года быў у іх школе, вучыў Данілу. Яны на рыбу разам хадзілі, — думкі яе зноў вярнуліся да брата. — Эх, Данік, Данік... Добрая людзі цябе вучылі... Я цябе так любіла, няньчыла малога... А ты... Куды ты хілішся? За кім ты ідзеш? Няўжо яны запаланілі тваю душу? Няўжо ім удаецца паланіць і душы людзей?»

З болем, злосцю і кryўдай думала яна пра брата. Але разам з тым упершыню ўзнікае думка, што сама яна, магчыма, таксама няправільна паводзіць сябе ў адносінах да яго. Паступова думка гэтая робіцца перакананнем. Ён — дзіця яшчэ, блазнюк, захапіўся вайной, зброяй. Трэба змагацца за яго, трэба адарваць ад Кузьмы.

Кузьма — іх стрычечы брат — першы паліцэйскі ў вёсцы, зараз начальнік паліцэйскага паста, «вярхоўная ўлада», як ён сам кричаў п'яны. «Галоўны здраднік» — назвала яго Саша. Здрада Кузьмы была цяжкім ударам, і яна дагэтуль не можа зразумець, што штурхнула маладога чалавека з працаўтай сям'і на такі шлях. Саша разумела, калі ў паліцэйскія пайшоў сын кулака Гніды. Не здзвілася, калі ў паліцыю запісаўся былы яе аднакласнік Колька Гнус. Гэты і ў школе быў мацюжнік, курэц, карцёжнік, ды і сям'я ў іх нейкая бесталковая, іх у вёсцы «цыганамі» завуць. А Кузьма з такай паважанай сям'і. Маці яго — родная сястра іх бацькі — на дзіва сумленная, набожная і працаўтая жанчына. Калі расказвалі, што ніхто не бачыў, калі яна спіць і есць, то Саша верыла гэтаму. Цётка Хадоска перакусвала непрыкметна каля прыпека, «зводзіла вока» дзе-небудзь у разоры, за полівам — ды зноў за працу. Бацька Кузьмы, кажуць, не такі быў цягавіты, працаўты, часам заглядаў у чарку, але і яго ўспаміналі з павагай. Саша яго помніла слаба, ён памёр у першы год калектывізацыі. На руках у цёткі засталося шасцёра дзяцей, і яна ганарылася, што выгадавала іх, «вывела ў людзі». У наўку яны не пайшли, толькі адна з малодшых дачок скончыла педвучылішча. Набожная Хадоска і не імкнулася іх вучыць. «Няхай на зямлі працујуць, — казала яна. — Зямелка ўсіх працорміць». Але дзеці чамусьці не затрымліваліся ў калгасе. Самы старэйшы прыстаў у прымы ў горадзе, у сям'ю рабочага. Адна дачка выйшла за лесніка, другую звёз нейкі шафёр-украінец. Самы працаўты, у маці, быў Кузьма. У школе ён вучыўся не надта, але затое з малых год карміў сям'ю рыбай. Ён быў такі заўзяты і ўдалы рыбак, што вопытныя старыя рыбаловы ахвотна раіліся з ім і бралі з сабой. А яшчэ ён захапляўся коньмі. Скончыўшы гадоў за сем чатыры класы, Кузьма стаў калгасным пастухом. Потым наняўся на конзавод і працаўваў там год пяць. Ажаніўся. Прывёз да маці жонку. І раптам гады за два перад вайной апынуўся ў рыболовнай арцелі недзе на Дняпры. Адтуль ён і з'явіўся ў родную вёску паліцаем, неўзабаве пасля ўступлення немцаў, да якіх ён трапіў, як высветлілася, яшчэ месяцы паўтара назад, пад Жлобінам.

Пакуль ён быў проста паліцэйскім і прытым адзінным у вёсцы, то не надта мазоліў вочы людзям — больш сядзеў дома. Але як толькі стаў начальнікам паста і атрымаў пад сваю ўладу яшчэ двух чалавек, адразу ж чамусьці зрабіў

абход усіх сваякоў. Зайшоў да Траянавых. Ужо крыху падвыпіўши недзе, прывітаўся гучна, весела:

— Хайль, дарагія сёстры!

Саша адварнулася. Гэта яго ўкалола, і ён з іроніяй спытав:

— Не падабаецца табе, сястрычка? Вядома, дзе табе будзе падабацца! Ты ж камсамолка, цябе савецкая ўлада вывучыла...

— А цябе яна крыўдзіла? — злосна кінула Саша.

— Не крыўдзіла, але і ходу не давала. Я мазалімі кавалак хлеба зарабляў.

— Куды ж гэта табе ходу не давалі?

— Гаспадаром стаць.

— Кулаком?

— Вось-вось... Так ваша ўлада і разважала: чуць станавіцца чалавек на ногі, багацеў — кулак, на Салаўкі яго...

— Вось якое нутро ў цябе! Не ведала. Значыць, ты спадзяешся, што немцы за тваю службу маентак табе дадуць? Панам зробяць? А мы будзем батрачыць у цябе... так?

Поля спалохана падавала Сашы знакі: маўчи, каму ты гаворыш, думай! Кузьма заўважыў гэтыя знакі.

— Што ты там маргаеш, Поля? Баішся? Не бойся. Я ж не чужы — брат... Я сваіх не пакрыўджу. Толькі каб мне сваякі ножку не падстаўлялі... Падтрымайце мяне — будзеце жыць і гора не мець... А што думае Саша — гэта мяне і так вядома. Нічога... Перамелецца — мука будзе. Людзі не адразу разумеюць...

— Адзін ты адразу разумны стаў, — зноў не вытрымала Саша.

Ён не адказаў на гэты закід — працягваў сваю думку:

— А батракамі ніхто вас рабіць не думае. Кожны будзе жыць, як ён хоча. Ніхто не будзе стукаць у вонкы: выходзі на работу! Ты на доктара вучылася — ідзі працуй доктарам. Я ўжо гутарыў у воласці з бургомістром, каб медпункт у нас зноў адкрыць. Для цябе, Саша, месца... Гарантую!

— Дзякую за ласку! — з горкай іроніяй адказала Саша, з нейкай дзіўнай асалодай адчуваючы, як расце ў ёй непрыстойнае жаданне — плюнунець браціку ў чырвоную, п'янаватую фізіяномію.

— Ты ж не немцаў будзеш лячыць — сваіх людзей...

— Не чапай яе, Кузьма, — рашуча запярэчыла Поля, звяртаючыся аднак да паліцэйскага ветліва. — Яна нездаровая. Не трэба ёй працеваць... Як-небудзь так пражывёём.

— Пратэстуеце? — кісла ўсміхнуўся Кузьма. — Ну што ж, пратэстуйце. Толькі, — ён пагразіў пальцам, — глядзіце ў мяне, каб з гэтай хаты не выходзіла ні слова, ні яшчэ што... Ты, Поля, разумная дзяўчына. Я цябе ведаю і спакойны за цябе. А ты, Саша, глядзі, язык не распускати. Я за цябе адказаваць не жадаю. Помні: непарафдкаў ніводная ўлада не любіць.

— Не бойся, Кузьма, мы цябе не падвядзем, — заспакоіла яго Поля.

Саша адчувала, што калі пойдзе газорка далей, то сваркі ім не пазбегнунець, можа і горшае што здарыцца. А таму, узяўши з калыскі Ленку, дэмансстрацыяна палезла на печ. Яна заўсёды там хавалася, калі, здаралася, у хату заходзілі немцы. Цяпер яна вырашыла, што будзе гэтак жа хавацца і ад паліцэйскіх, у тым ліку і ад Кузьмы. Няхай ведае, якая ў іх ўлада. А гутарыць з ім — уніжаць сваю годнасць. Больш яна не скажа ні слова. Чаму ён сядзіць? Ішоў бы прэч хутчэй! Навошта Поля заводзіць з ім размову: пра здароўе цёткі, пра надзелы зямлі?

У хату ўвайшоў Данік.

— А-а, Даніла! Здароў, брат! — Кузьма падняўся на сустрач, высока ўзняў руку, каб ляпнунець далоня ў далоню па-сяброўску, з размаху. Але Данік працягнуў руку не адразу, і шчырага прывітання, як жадаў Кузьма, не атрымалася. А Данілаў позірк, нахмураны, непрыветлівы, спадылба, урэшце вывёў паліцая з раўнавагі.

— Што ты на мяне ваўком глядзіш? — спытаў ён спачатку ціха, потым злосна крыкнуў на ўсіх: — Што вы на мяне ўсе так глядзіцё? Як на ворага... Што я зам зрабіў? — акрамя злосці, у гэтым выкрыку былі роспач і страх.

— Гэта табе здаецца, Кузьма, — проста, па-сваяцку, але як старэйшая малодшаму сказала Поля. — Даніла на ўсіх так глядзіць. У яго характар такі.

Але Кузьма ператварыўся ўжо з брата ў сурогата начальніка паліцэйскай варты, які адчуваў сваю ўладу над людзьмі. Ён караў за позірк, які яму не спадабаўся.

— Вось што... ты, брат, — злосна кінуў ён Данілу. — Не думай, што мне невядома, чаму ты па лесе бадзяеся... Людзі бачылі. Зараз жа здай ўсё, што знайшоў... А то я буду з тобой інчай гаварыць!

Юнак пільна паглядзеў на паліцэйскага, і раптам твар яго расплыўся ад шырокай задаволенай усмешкі.

Нічога не сказаўши, Данік выйшаў з хаты. А хвілін праз пяць прынёс рускую вінтоўку без затвора, німецкі аўтамат з растроушчаным прыкладам і цынкавую скрынку патронаў.

— Вось што я знайшоў... Бяры, — працягнуў ён зброю Кузьме ўсё з той жа задаволенай усмешкай, быццам радаваўся, што знайшлося каму перадаць ўсё гэта.

Поля ажно ахнула:

— Божа! Ты хаваў такія цацкі? На шыбеніцу захацеў, дурань гэткі?

— Усё? Больш нічога няма? — суроў спытаў Кузьма, разглядаючы аўтамат і мяркуючы, ці можна яго адрамантаваць: было б чым выхваляцца перад іншымі начальнікамі пастоў, бо зброі ў іх — не густа.

— Я на шыбеніцу не хочу, — адказаў Данік словамі сястры.

Кузьма зарагатаў і па-сяброўску ляпнуў яго па плячы.

— Правільна, братыш! Я бачу: ты — малайчына. Глядзі, які ты вырас! Я цябе гады два не бачыў! Мужчына! Будзеш правільна весці сябе — у паліцию вазьму. Хочаш?

— Поля не пусціць, — пакорліва і наўна схіліў галаву Данік, хітра іграючы на пачуццях старэйшай сястры.

А Поля, пасля гэтых слоў, як бы зноў адчула сваю ўладу над ім.

— Што ты плявузгаеш, Кузьма? Паліца знаўшоў! Вось вазьму папругу — усю скuru спушчу на тваім паліцаі. Я яму яшчэ гэтыя цацкі не дарую. Знайшоў што цягнуць у хату!

— Ого, строгая яна ў цябе... маці, — жартайліва штурхнуў Кузьму юнака.

— Каб і цябе маці з рук не выпусціла, можа, чалавекам застаўся б, — забылася Поля на асцярожнасць, якой яна прытрымлівалася ў размове з ім.

Кузьма нахмурыўся...

— Ну, ну... Што ж я цяпер — не чалавек, па-твойму?

«А ты яшчэ лічыш сябе за чалавека? Здраднік ты, а не чалавек!» — вельмі хацелася Сашы крыкнуць з печы ў твар яму гэтыя плякучыя слова. Але яна стрымалася: навошта нахвываць ворага, ды яшчэ і раздражняць яго. Выконваючы зарок, які дала сабе, яна не сказала больш ніводнага слова, пакуль паліцай размаўляў з Данілам і Поляй. Калі ж ён, нарэшце, забраўшы зброю, развітаўся, па ўсяму відаць, задаволены сваім візітам, Саша са знявагай кінула брату:

— Заячая твая душа!

Ен змаўчай на гэтую абразу. А Поля ўхваліла яго ўчынак.

— Што ты, Саша! Дзякую богу, што ў яго хапіла розуму аддаць гэта Кузьме, усё-т'кі свой чалавек. Немцы знайшлі б — страшна падумаць, што маглі б зрабіць.

Але калі праз колькі дзён Данік пачаў наведвацца ў школу, дзе размяшчаўся паліцэйскі пост, і весці сяброўства з Кузьмой і Колькам Гнусам, Поля катэгарычна запатрабавала:

— Каб нага твая там не была!

Саша падтрымала старэйшую сястру.

— Як табе не сорам! А яшчэ плакаў над Алёшам Кошэлевым і над дзедам... А цяпер цябе да паліцаяў пацягнула. Эх, ты!.. Хутка сваіх людзей пачнеш забіваць...

— Не ваша справа, — агрывнуўся брат.

— Ах, не наша?.. Ну, дык ідзі!.. Ідзі, ліжы немцам боты, кланяйся ім...

Юнак уздрыгнуўся, нейкі дзіўны ценъ упаў на яго твар. Ен утаропіў на Сашу вочы, у якіх таксама ляжаў гэты ценъ. А яна, расчырванелая, узрушаная, з гнеўным бліскам у вачах, стаяла перад ім і сціскала кулакі.

— Адзін ужо робіц гэта... твой брат і дружок... Ідзі і ты! Струп няшчасны!

«Струп» — вулічная мянушка Данілы, ніхто не помніў, з якой прычыны яе далі, але хлопец страшэнна крыўдзіўся. Ен адразу ўзгарэўся і, мабыць, не знайшоўши больш нічога, чым можна ў адказ дапячы сястры, крыкнуў:

— Ты!.. Ты прыехала са сваёй байстручкай, дык маўчи!..

Саша задыхнулася ад абразы. Яе Ленку, самае дарагое і светлае, што ёсць у яе пакутлівым жыцці, жывую часцінку Пеци, які ў гэты момант, магчыма, сцякае дзе-небудзь крывею, — іх роднае дзіця назвалі такім зняважлівым словам!.. Хіба можна маці пачуць такое і стрымацца? Саша ўляпіла брату аплявуху. Ашаломлены, ён спачатку адскочыў, ухапіўшыся за шчаку, а потым тыграмі кінуўся на Сашу, учапіўся ў яе валасы, тузаў, і сам стагнаў і плакаў. А яна ашалела малаціла яго кулакамі куды папала. Добра, што Поля была ў хате і хутка разбараніла іх.

І вось ужо каля месяца яны не размаўляюць, не глядзяць адно аднаму ў вочы. І Сашы вельмі цяжка прац гэта. Толькі

цяпер вось стала крыху лягчэй, калі яна вырашила больш не маўчаць, а пачаць змаганне за брата.

Прыехаў сын гаспадара, хлапчук год трынаццаці — забраць бульбу. Ім прышлося добра папацець, пакуль ускінулі на воз не па сіле цяжкія мяшкі. Саша нават узлавалася ў думках: «Дзіця прысылаюць. Самі не могуць прыехаць... Мала што капаеш на іх, дык яшчэ і мяшкі цягай»...

Адчуўшы зноў горкую крыхуду за свой найміцкі лёс, яна хутка пайшла ад воза. Але хлапчук, які, магчыма, дзіцячым сэрцам, чыстым і чулым, зразумеў яе, дагнаў і даверліва прашаптаў:

— Саша, хочаш, навіну скажу?

— Якую навіну?

— Паліцаі партызана злавілі.

Саша, здзіўленая, павярнулася да яго.

— Партызана? Сапраўднага?

— Ну, так! Кузьма яго ў калодзеж пасадзіў. Кажуць, гэта нейкі сваяк Ганны з Рэпак. Яна хлеб для партызан пякла, а ён, відаць, прыйшоў, каб забраць гэты хлеб. А Марфа Вугняўка падгледзела, што ў Ганны ўсю ноч у печы паліца, ды ўзяла Кузьму сказала... Паліцаі яго на вышках знайшли. А цяпер у школьні калодзеж пасадзілі... Як ты думаеш, што яны зробяць з ім?

Да Сашы кепска даходзіў сэнс апошніх слоў хлопчыка, бо навіна гэтая была для яе вельмі нечаканай, і новыя, нязвыклыя думкі завалодалі ёю.

— Бацька кажа — расстряляюць. У немцаў такі загад ёсць: партызанаў — страліць.

Хлапчук цмокнуў на каня і паехаў, а Саша засталася стаяць з капаніцай у руках. Яна глядзела ў далячынъ, дзе відны былі хаты, але нічога не бачыла, акрамя туманнага вобраза партызана. Ей вельмі хацелася ўявіць гэтага чалавека ў яго рэальнym чалавечым вобразе, але перад вачамі пайставалі па чарзе: Пеця, бацька, Уладзімір Іванавіч, сакратар райкома, стары рэчыцкі доктар — адным словам, усе самыя дарагія, блізкія людзі і ўсе тыя, каго яна паважала ў жыцці. Можа, як ніколі, яны пайставалі вельмі яскрава, а таму яна доўга не краталася з месца, адчуваючы ў душы нейкую радасць, узнёсласць і рашучасць. А думкі — як маланкі, светлыя і страшныя, радасныя і небяспечныя...



Значыць, не хлусілі людзі, калі казалі, што не толькі недзе за ракой, у Палессі, але і тут, блізка, у іх лесе, ходзяць партызаны. А ў вёсцы ёсць людзі, якія смела дапамагаюць ім. Гэтая Ганна з Рэпак, як яе называюць усе, маладая украінка, непрыкметная жанчына, ціхая і добрая. У яе двое дзяцей, а муж — у арміі. Аднак яна не пабаялася пекчы хлеб партызанам...

А вось яна, Саша, жыве, як на нейкім туманным востраве — нічога не бачыць, нічога не чуе і ўсяго баіцца. А брат горненца да паліцаў... Яна ўся халадзее ад думкі, што Данила можа быць нейкім чынам замешаны, мець дачыненне да арышту партызана. Хто ён, гэты чалавек? Малады? Стары? Здрада пагубіла яго. Чаму людзі такія жорсткія і бязлітасныя? Хоць няма чаму здзіўляцца. Усе ведаюць Вугняўку — дачку кулака, якая свайго ўласнага мужа, за якога выйшла, каб не трапіць на Салаўкі, зжыла са свету. Але Кузьма... Кузьма з беднай сям'і і такі падлуга! Садзіць жывога чалавека ў смярдзючы калодзеж! Ніхто ніколі да гэтага не дадумается б, а ён вось, гад, дадумаўся. Спачатку пасадзіў туды двух вяскоўцаў, якія адмовіліся ісці на рамонт шашы, а цяпер — партызана.

Саша добра ведала гэтые калодзеж — шырокія бетонныя трубы, слізкія і зялёныя. Школа — былы папоўскі дом. Пры жыцці папа ў калодзежы была празрыстая сцюдзённая вада. У Сашы захаваўся ў памяці ўспамін маленства: яна дапамагала маці паіць папоўскіх кароў і круціла калаўрот, і гэта было надзвычай цікава. Праз год пасля таго, як папа выселіў і зрабіў ў дому школу, вады ў калодзежы не стала. Бабкі плявулагі, што ад бога гэта: выгналі «айца святога» — перасох калодзеж. Але кожны вучань ведаў, чаму вада знікла ў сапраўднасці: дзеци кідалі туды пясок, цэглу, смецец, і крывінцы забіліся. За дзесяць год накідалі столькі, што калодзеж напалавину памялеў. Аднак і цяпер ён яшчэ даволі глыбокі і адтуль патыхае гнілой вільгацию. І вось там, у гэтай гнілозе, сядзіць чалавек з чыстым сэрцам, які не шкадаваў свайго жыцця за народ. У Сашы гарэла душа ад думак пра невядомага партызана. Яна паспрабавала працаўаць, але капаніца вывальвалася з рук. Тады яна кінула ўсё і пайшла дадому.

— Чаму так рана? — здзіўлялася Поля, якая ўбірала капусту з гарода.

— Абрыдла мне! — злосна адказала Саша. — Што я, наймічка? Няхай яна згніе, іх бульба!

Старэйшая сястра разумела яе, таму не сказала ні слова, толькі ўздыхнула: клопат аб сям'і ляжаў на яе плячах.

За адным заняткам Саша забывалася на ўсё іншае — калі карміла дачушку, гуляла з ёй. Ленка ачуняла і ў чатыры месцы была тоўственка, рухавая і — кожнай маці так здаецца — надзвычай разумная для свайго ўзросту. Яна ўжо ўмела смяяцца, хапаць за валасы, за нос, драпацца. І ўсё больш і больш рабілася падобнай да бацькі. У яе ўсмешцы Саша пазнавала ўсмешку Пятра, яго прыжмур вачэй, яго зморшынку на лобе, а радзімая плямка на мочыні вушка была такай не-паўторнай копіяй, што маці заўсёды смяялася, гледзячы на яе.

Саша зайшла ў хату на пальчыках, бо Поля сказала, што Ленка спіць, але малая не спала: моўчкі ляжала ў калысцы і смешна лавіла сваімі пухлымі ручкамі чырвоны шарык, прывязаны над ёй. Саша радасна кінулася да яе, схапіла на руки.

— Дацушка мая любая! Радасць мая адзіная! Ляжыш і маўчыш, слаўная мая, маленъкая...

Дзяўчынка радасна загудзела і ўчапілася ручкамі ў маміны валасы. Саша карміла малую, гушкала, забаўляла — і сапраўды на нейкую хвіліну забывалася на партызана. Але прыйшла Поля, папрасіла нешта зрабіць у гаспадарцы — Саша выскачыла на двор, як заўсёды імклівая, спрытная, і ўраз спынілася, уздрыгнула: перад вачамі была школа. Потым, за што б яна ні бралася, ўсё валілася з рук: з галавы не выходзіў партызан.

Па-асенняму рана вярнуўся з пашы статак. Каровы сваім муканнем абудзілі цішыню. Але разыйшлася жывёла па дварах, і зноў стала ціха і пуста. Цішыня і пустэча — змоўклі пеўні, бо іх парэзлі, зніклі сабакі, не гулялі на вуліцах дзеци, не хадзілі без пільнай патрэбы дарослыя — харектэрная рыса жыцця вёскі ў часы акупацыі.

Трэба прынесці вады — напаіць карову. Саша схапіла вёдры, выскочыла на вуліцу. Іх хата стаяла на аднолькавай адлегласці ад суседніх калодзежаў і яны хадзілі то да аднаго, то да другога — каму куды падабалася. Цяпер Сашу пацягнула ў той, што бліжэй да школы. Але ў тым калодзежы нямецкія танкі зламалі журавель, і цяпер хадзілі туды кожны са сваёй вяроўкай ці лейцамі. Саша вярнулася ў двор і ўзяла пад паветкай лейцы. Яна набірала ваду і не зводзіла вачэй са школьнага двара, з таго калодзежа, што вытырка з зямлі

абглянцеванай бетоннай трубой. Там таксама было ціха і пуста, як і ўсюды навокал. Над комінам школы ўзнімаўся ў хмарнае асеннея неба празрысты дымок. «Рана запалілі паліца! Відаць, зноў самагонку гоняць».

Саша доўга чэрпала ваду. Падняла цяжкія вёдры на каромысла, намерваючыся ісці. Зноў паставіла на зямлю... Нарэшце, пасля доўгага вагання, нясмела рушыла да школы з лейкамі ў руках.

«Я толькі гляну — які ён, партызан? Толькі гляну», — стукала сэрца, моцна і часта.

Брамка на школьні двор была зачынена. Але як толькі яна штурхнула яе, на ганку, як па сігналу, з'явіўся Кузьма.

— Э-э! Хто там? Ты — Саша? — здзвіўся ён, аднак хутка саскочыў з ганка, каб адчыніць.

— Кажуць, Кузьма, ты партызана злавіў? Праўда?

— Праўда. Вунь сядзіць у калодзежы, як міленькі.

— Можна паглядзець — які ён?

— Для цябе, Саша, усё можна. Ты ж ведаеш, я цябе заўсёды паважаў, — намагаўся заваяваць яе прыхільнасць паліцай; мабыць, неспакойна было ў здрадніка на душы ад думкі, што нават сваякі асуджаюць яго. — А ён... вар'ят нейкі... Сядзіць — песні спявае, вершы напамяць чэша... Быццам не разумее, што яго чакае.

Саша схілілася над калодзежам і ўбачыла ў глыбіні, адкуль патыхала гніллю, схіленую постаць чалавека. Ён ціха спяваў па-украінску прыглушаным голасам, аднак выразна вымаўляючы слова:

Як хороша, як весело

На білім світі жыть!..

Чого ж у мене серденько

І мліе, і болить?

Быццам горкі яблык захрас у горле ў Сашы.. Магчыма, што сляза яе ўпала на того, хто сядзеў і спяваў там, унізе. Ён падняў галаву. Саша ўбачыла, як па-кашачаму заблішчэлі яго очы ў паўзмроку калодзежа.

— О! — выгукнуў ён маладым голасам. — Хто ты? Ангел з неба ці зорка вячэрняя?.. Зорка Марыя, — ён засміяўся і нечакана прачытаў незнамыя Сашы вершы па-руску:

«Протекали столетия, как сны,

Долго ждал я тебя на земле».

— Хто ты? — у сваю чаргу і таксама на «ты» ціха спытала Саша.

— «О, падучая дева-звезда хочет земных речей? Я? — ён падхапіўся, падняў руکі і сказаў зусім іншым голасам, сур'ёзна, горда: — Ча-ла-век я! Чала-век! Ты ведаеш, зорка Марыя, што такое чалавек?..

— Бачыла дурнога? — засміяўся Кузьма і адышоў ад калодзежа: яму абрыдлі ўжо дзівацтвы партызана. Ён двойчы дапытваў яго, біў — і нічога не выбіў. Паслаў Гніду ў воласць з рапартам начальніку паліцыі. Чакаючы, што з такой прычыны начальнік можа сам заглянуць да іх, яны з Колькам Гнусам пераганялі самагонку, каб зрабіць чысты спірт.

— Як ты трапіў сюды? — яшчэ цішэй спытала Саша, нахіліўшыся ў самы калодзеж.

— А ты спытай у таго пса, што тырчыць недзе там.

Саша азірнулася — Кузьма паднімаўся на ганак школы.

— Табе цяжка?

— Спусціся да мяне — мне будзе весялей, — і з глыбіні бліснулі яго зубы.

— Ты сапраўдны партызан?

— Не, зроблены... татам і мамай...

— Ты ведаеш, што цябе чакае?

— Мяне? — ён на міг як бы задумаўся і раптам зноў засміяўся. — Ангелы на небе. У раі. Ляцім са мной!

— Ты мог бы вылезці адтуль?

Ён неяк рвануўся, прыціснуўся да трубы, быццам на яго нешта падала.

Саша азірнулася зноў: Кузьмы не было. І тады на партызана сапраўды ўпаў канец лейцаў, другі канец іх Саша хутка накручвала на руку і шаптала:

— Яго няма... Ён пайшоў у школу...

І адразу — востры край трубы разануў яе рукі, грудзі... Яна не паспела нават падумаць, што робіць, што ёй можа быць за гэта, а ўжо ён перамахнуў цераз трубу і схаваўся на tym баку калодзежа. Перад яе вачамі мільгануў апухлы, з сінякамі твар.



— А ты? Ты як? — гарачым шэптам спытаў ён, не паказваючыся з-за трубы.

— Я? — яна ні да чаго не рыхтавалася, ні аб чым не думала, усё гэта здарылася вельмі нечакана для яе самой, але мозг працаваў з такой напружанасцю, што яна адразу знайшла, што адказаць, каб супакоіць яго:

— Я — нічога... Я — сястра паліца.

— А-а, — працягнуў ён і кошкай, амаль на чацвяронках, сігнаваў да хлява, з незвычайнай спрытнасцю пераскочыў цераз паркан і, пятляючы, пабег па полі да алешніку.

Саша стаяла з накрученым на руку канцом лейцаў, глядзела яму ўслед і зачараўана слухала дзівесную музыку, што нараджалася ў яе галаве, у сэрцы, запаўняла ўсю яе істоту, — нешта накшталт урачыстага гімна. Ад музыкі гэтай адначасова работалася радасна, быццам вярнулася страчанае шчасце, і журботна, хацелася смяяцца і плакаць.

Вершы наших чытачоў

Ганна ЛІТВІНАВА

МАЦІ-РАДЗІМЕ

Беларусь! Мая маці-Радзіма,
Як жа сэрцам цябе не любіць?
Колькі гора ў цяжкія гадзіны
Давялося табе перажыць!

Сёння ж, працай апетая плённай,
Ты не ведаеш горкіх нягод, —
Мудрай партыі думкай натхнёны
Дружна ўперад ідзе твой народ.

Нібы мора, калгаснае поле
Ураджаем багатым шуміць,

Аб шчаслівай, аб сонечнай долі
Твая песня над краем звініць.

Гул магутных турбін і заводаў,
Гмах квітнеючых сёл, гарадоў...
Гэта створана ўсё для народа
І народам за сорак гадоў.

Хай жа ведаюць тыя за морам,
Што вайною палохаюць нас:
Камунізма нам свецяцца зоры,
Светлыні яго блізіцца час.

Ці існуе душа?

Пытанне гэтае цікавіць многіх, але адказваюць на яго па-рознаму. Людзі рэлігійныя, веруючыя лічаць, што душа, як нешта незалежнае ад цела чалавека, непазнавальнае, боскае, — існуе. Наадварот, людзі, вольныя ад рэлігійных забабонаў, знаёмыя з данымі перадавой навукі, сцвярджают, што душы, як яе тлумачыць рэлігія, у сапраўдніці няма.

Чаму ж узніклі рэлігійныя ўяўленні аб душы? Хто і наўшта іх падтрымлівае? Як прагрэсіўная навuka абвяргае гэтыя хлуслівия ўяўленні, узбройваючы людзей сапраўдным веданнем прычын і сутнасці душэўнай дзейнасці? На гэтыя і многія іншыя пытанні дае адказ брашура кандыдата філасофскіх навук В. М. Кавалгіна «Ці існуе душа?», выданая нядына Таварыствам па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў Беларускай ССР*.

Вядома, што рэлігійныя, фантастычныя ўяўленні аб душы і яе бессмяротнасці былі і застаюцца адным з асноўных палажэнняў усіх рэлігій — хрысціянства, іудаізма, іслама, буддызма і іншых. Аўтар брашуры тлумачыць, што гэтыя фантастычныя ўяўленні ўзніклі ў людзей яшчэ пры першабытна-абшчынным ладзе. Людзі тады з прычыны нізкага ўзроўню развіцця вытворчасці і ведаў не былі ў стане даць правільнае тлумачэнне фактам псіхічнай дзейнасці. Яны бачылі ў іх праяву нейкай нематэрыяльнай, звышнатуральнай сутнасці — душы, якая з'яўляецца як бы двайніком цела і пакідае яго ў часе сну і пасля смерці. Так склалася вера ў «бессмяротнасць душы» і «загробнае жыццё».

Чытачу будзе цікава даведацца, што іменна з гэтай фальшивай веры ўзніклі «памінкі» (звычай наладжваць пачастункі ў гонар памёршых), а таксама «спіртызм» — сеансы ілюзорных «зносін з духамі». Факты, якія прыводзяцца ў брашуры, гавораць аб tym, што захапленне «духам» той ці іншай памёршай славутасці набыло цяпер шырокія памеры ў ЗША. На гэтым масавым вар'яцтве там грэюць сабе рукі не толькі шарлатаны, але і бізнесмены.

* В. М. Кавалгін. «Ці існуе душа?». Мінск, 1958 г., стар. 32. Цана 50 кап.

У брашуры падкрэсліваецца выдатная роля айца айчынай фізіялогіі I. M. Сечанава ў матэрыялістичным раскрыцці сутнасці псіхікі, у доказе таго, што розныя яе праявы ёсць адлюстраванне знешніх уздзейнняў.

Аўтар тлумачыць залежнасць псіхікі ад знешняга асяроддзя, адзначаючы прыгэтым, што свядомасць, мысленне і мова — зусім не «божы дар», як сцвярджают, што душы, як яе тлумачыць рэлігія, у сапраўдніці няма.

У брашуры раскрываецца значэнне навуковага разу-

марксізма-ленінізма асвятляе пытанні, якія датычаць узікнення, зместу і ролі адной з найбольш распаўсюджаных рэлігій.

Царкоўнікі, як вядома, імкнуцца ўнушыць веруючым ідэю «вечнасці» рэлігіі. Яны працуяць даказаць, быццам рэлігія вынікае з сутнасці чалавечай прыроды і абумоўліваецца нейкім асаблівым «рэлігійным пачуццём», вечна ўласцівым людзям.

На самай жа справе, як паказвае аўтар, гэтае пала жэнне царкоўнікаў з'яўляецца абсалютна негрунтоўным. Рэлігія існуе не вечна. Як і іншыя формы ідэалогіі, яна ўзнікла толькі на пэўным этапе развіцця чалавечага грамадства. Узікненне яе

даказваюць, што ўзнікненне хрысціянства ні ў якім разе не было звязана з якой-небудзь легендарнай або рэальнаў асобай, што вытокі хрысціянства карэніцца ў грамадска-эканамічных умовах жыцця найшырэйших народных мас.

У свяtle даных навукі евангельскае апавяданне аб жыцці і дзейнасці Ісуса Хрыста цалкам фантастычнае і ідзе ўразрэз з гісторычнымі фактамі. Напрыклад, — піша аўтар, — часта ўпамінаемы ў евангеллях гарады Капернаум і Назарэт, нібы звязаныя з нараджэннем і «земным жыццём» Ісуса Хрыста, на самай справе ў Палестыне таго часу адсутнічалі. Невядома гісторыі і масавае вынішчэнне дзяцей у Іудзее, аб якім гавораць евангелісты. Евангеллі супярэдзяць адно другому ў апісанні паходжання і дзяцінства Хрыста, паасобных момантаў яго «вучэння», розных эпізодаў яго жыцця, смерці, уваскращэння і да т. п. Беспадастайны і такі ўяўны «доказ» гісторычнасці Хрыста, як той, што наша летазлічэнне вядзецца «ад нараджэння Хрыстова». Навукай устаноўлена, што гэта сістэма ўведзена толькі ў VI стагоддзі і нічога агульнага з асобай Хрыста не мае.

Спецыяльная ўвага ў брашуры ўдзелена высвятуенню ідэалагічных вытокай хрысціянства, тых галоўных крыніц, на аснове якіх яно склалася. Аўтар паказвае, што хрысціянства зусім не з'яўляецца рэлігіяй сама-бытнай, як гэта сцвярджают, што дзяцінства Хрыста, ім не цяжка ўбачыць шмат разнародных элементаў, запазычаных як з іншых старожытных рэлігій (іудзейскага месіянізму, усходніх культав). Так і з грэка-рымскай ідэалістичнай філасофіі. Гэта пацвярджаецца, напрыклад, падabenствам многіх хрысціянскіх абрадаў (вялікоднага набажэнства, «тайства прычашчэння» і інш.) з рэлігійнымі абрадамі народаў Старожытнага Усходу, аналогій хрысціянскіх і язычніцкіх міфаў і г. д. Не выпадкова Ф. Энгельс называў александрыйскага філосафа Філона «айцом хрысціянства», а рымскага філосафа-стоіка Сенеку — «дзядзькам хрысціянства».

Заключны раздел прысвечаны палітычнай і класавай ролі хрысціянства ў мінультым і сучасным.

Брашура прызначана для масавага чытача.

В. ШЭУЛАК



мення псіхікі для пазнання свету і практичнай дзейнасці людзей, паказваецца шкоднасць рэлігійна-ідэалістичных выдумак.

Напісаны брашура папулярна. Яе з цікавасцю і калічеству прачытае кожны.

Паходжанне і сутнасць хрысціянства


Так называецца брашура кандыдата гісторычных навук В. Р. Тарасенка, выпушчаная Рэспубліканскім Таварыствам па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў*. Аўтар з пазіцый

* В. Р. Тарасенка. «Паходжанне і сутнасць хрысціянства». Мінск, 1958 г., стар. 40. Цана 60 кап.

было звязана з матэрыяльнымі ўмовамі жыцця людзей.

Пасля кароткага аналізу асноўных форм рэлігійнай свядомасці першабытнага чалавека і рэлігій стараўсходніх дзяржаў аўтар грунтоўна разглядае сацыяльна-палітычныя ўмовы ўзікнення хрысціянства. У брашуры на багатым фактычным матэрыяле паказана тое конкретнае гісторычнае становішча, у якім зарадзілася і развівалася хрысціянская веравучэнне. Аўтар тлумачыць прычины ўзікнення хрысціянства, яго перамогі над «язычніцкімі» рэлігіямі, што з ім сапернічалі, і ператварэння яго з рэлігіі старожытнага Рыма ў сусветную рэлігію.

Значнае месца ў брашуры займае выкryцце міфа аб Хрысце. Факты, якія прыводзяцца аўтарам, бяспрэчна



Пра ганарыстага каня

Уладзімір ДУБОЎКА

Індыйская казка

Мал. Р. Віткоўскага.

1

Ваяка меў цудоўнага каня,
на тым кані ён вецер абганяў.
Сядло ўсё пазалочана на ім,
вуздэчка ўся ў зіхценні залатым.
Імкнецца ў далі той цудоўны конь,
з-пад капытоў аж пырскае агонь.
Віецца пыл за ім і па-над ім,
конь ганарыцца вершнікам сваім.
Насустрася ледзьве цягнецца ішак,
на ім няма і залатых адзнак.
Худы, ў дадатак стомлены такі —
як і наогул пад цяжарам ішакі.
Маленькі сам,— вялікі цягне пак
цярплівы той і стомлены ішак.
Пагрозна конь вачыма заблішчэў:
— «Дарогу мне загарадзіў яшчэ!
А ну — на бок, а не — пазнаеш ты,
якія моцныя я маю капыты!»
Намуляў плечы ішаковы пак.
Стаміўся, далей некуды, ішак.
Ды што рабіць? — Здратуе гэты конь,
што капытамі аж сячэ агонь.
І пацягнуўся ён з дарогі ў бок,
як толькі мог, і пак свой павалок,—
Худы такі, і стомлены такі,
як і наогул пад цяжарам ішакі.
А конь прамчаўся у широкі свет,
а пыл, узняты ім, закрыў і след...

2

У бойцы ранілі таго каня...
Ён капытамі не сячэ агня....
Ад ветру ззаду застаецца ён,
за ветрам больш не бегае ўздагон.
Хоць гаспадар і ўздыхнуў па ім,
ды зняў сядло з уборам залатым.
З насечкай залатой вуздэчку зняў,
аброць ўздзеў ён на таго каня.
Пасля узяў яго за павадок,
правёў на баз, правёў на конскі торг.
Прадаў каня, бо ранены быў конь,
з-пад капытоў не пырскае агонь.


Купіў яго там неякі фурман,
сядла ў яго, у фурмана, няма.
Цяжары возіць ён на тым кані.
Цяжкія для каня насталі дні...

3

І дзень па дні, і дня не праміне,
вялікія два пакі на спіне
Конь возіць, возіць — і канца няма:
адны здымай, другія падымай...
Аднойчы так ён з пакамі ідзе,
ды адпачынку не відаць нідзе.
Насустрася і натрапіўся ішак,
які калісьці вёз таксама пак.
Ішак пазнаў даунейшага каня
і гутарку такую з ім узніў:
— «А, конь-сахіб! Салам алайкум вам!
Чаму панікла ваша галава?
Як вам паводзіцца? Ты ж быў, як леў,
мяне яшчэ ты дратаваць хацеў!
Я і падумаў: п'яны ты дарма!
На свеце хмелю вечнага няма!
Ад гордасці працверазішся ты!
А дзе ж, скажы, убор твой залаты?»

4

Пашкадаваў каня усё ж ішак:
— «Давай мне, кажа, твой вялікі пак.
Іду я ўлегцы. Памагу табе.
Я думаю, ён карак не саб'е».
Пайшлі яны да месца удаваіх.
Адзін маўчыць, ды і другі заціх.
Пра што ім думалася ідучы —
ты добра ведаеш, але маўчы...



Калі вараслі дзеци...

Алена ВАСІЛЕВІЧ

I. ЛІДАЧКА ПАЕХАЛА НА КУРОРТ

Мы абедалі за адным сталом. Маленькая сухая бабулька ў старасвецкім карункавым шалі і стаптанных пантофлях і я.

Як і ў некаторых іншых мінскіх сталовых, стравы тут падаваліся нясмачныя і выбар быў кароткі: або еш, або вылазь з-за стала галодны...

Бабулька сядзіта чэрпала кіслы, як воцат, боршч і, хваравіта моршчыся, не разабраць—да сябе ці да мяне—бурчэла нешта сабе пад нос. Яна была ўжо ў тым узросце, калі старая людзі часта робяцца да ўсяго абыякавымі і ні на што не звяртаюць увагі.

З'еўши крыху, яна ўсё ж як бы палагоднела і, як мне здалося, упершыню звярнула на мяне ўвагу.

— Таксама адна?—пільна ўзіраючыся ў мяне пачырванелымі ад старапасці вачымі, раптам спытала яна.

Я не разумела яе.

— Адна, кажу, жывеш—што па сталоўках бегаеш?..

— А-а... Не, не адна. Ёсь муж, дзеци ёсць... Толькі на лета ўсе ў раз'ездзе...

— Дзеци ёсць... — задуменна паўтарыла старая. — Вельмі добра, што ёсць дзеци..., — і зноў пачала есці.

І зноў позірк яе стаў абыякавы, зноў здалося мне, што ўсё перастала для яе існаваць. Мне хацелася разгварыцца са старой, але я не ведала, як пачаць гаворку. Яна зноў загаварыла:

— Дзеци ёсць... А ў мяне, думаеш, дзеция няма? Ёсць. Дачка ў тваіх гадах, а сын старэйшы...

Кончык ад клубочка паказаўся, і я ўхапілася за яго.

— А вы ж з каторым жывяце?

— З каторым?.. Адна. Прыватны куток у гаспадыні трymala.

— А як жа дзеци?.. Дзе яны?

— Сын у Варонежы. А дачка тут, у Мінску.

— И як жа так?.. Чаму вы не прыдачэ?

Худыя зморшчаныя руکі порсценька забегалі ў старой, як і яна сама, сумачцы. Яна адшукала хусцінку, выцерла вочы...

— Чаму? Зяць мяне не любіць.

— Зяць не любіць... А каб яго мацеры так давялося, што б ён тады казаў? I, нарэшце, дачка ваша, куды яна глядзіць?..

— Яна мне дапамагае... Каб ён не ведаў—калі дзесятку дасць, калі дваццаць пяць, а часам і сотню.

— I на гэтыя яе «дзесяткі» вы і жывяце?

— Не, сын таксама прысылае. Той і па дзвесце прысылае,... як не забудзе. Вось так і жыву. Колькі мне, старой, трэба...

Яна адставіла недаедзены боршч і ўзялася за другую страву. Без зубоў ёй было цяжка спраўляцца з цвёрдым, дрэнна прыгатаваным мясам. Яна пакалупала, пакалупала яго відэльцам і таксама адсунула. З задавальненнем выпіла толькі кісель.

— У мяне, галубка, печань хворая. Дык што ні з'ем—усё кепска. Пайду да доктара, а ён кажа: трэба дыета. Дома я сабе малочны суп гатую... калі здолею сходзіць на рынак малака купіць.

Мне хацелася высветліць яшчэ што-небудзь пра яе дзеци.

— Ну, а чаму б вам з сынам не жыць? Нявестка, можа, хоць не такая ўжо, як зяць?

— Ды не, на нявестку грэх скардзіца. Я ж кажу: сын Антон, як не забудзе, то прышле кожны раз, і яна нічога...

— Дык навошта вам гэтыя пасылкі—жылі б у іх, няньчылі ўнукай... Старая задаволена засмяялася.

— Унукі ў мяне ўдалыя: Лідачка ў 10-ы клас перайшла. На артыстку хоча вучыцца, а Юрачка—у шостым... Хорошыя дзеци. А жыць... цесна ў іх. У іх усяго два пакоі... А мой сын і нявестка абое вучоныя, да іх людзі часта заходзяць. Няма як...

Няма як, няма дзе прытуліцца старой маці... А як жа яна знаходзіць і месца, і самы лепшы кавалачак усім сваім дзецим—колькі б іх ні было, і не цесна ёй, і ніколі на голад не паскардзіца яна.

— А Лідачка, дачка мая, пaeхала на курорт. Нешта спіна ў яе часта баліць, дык я ёй ужо колькі казала: едзь, лячыся... Усёй сям'ёй пaeхалі: і зяць, і дзеци. Дык я цяпер кватэрую іх пільную. Мала што можа здарыцца: не дай божа яшчэ зладзе ўлезуць, абрацуць. Дык цяпер я ўжо ў іх і жыву і пільную... Няхай спакойна адпачываюць.

І раптам занепакоілася:

— Трэба ж мне хутчэй бегчы, а то я заседзелася.

Яна сабрала свае рэчи: сумачку, парасон і, быццам мяне тут не было і не было між намі аніякай гаворкі, спехам вылезла з-за стала і гэтак жа спехам затупала ў сваіх стаптанных туфлях да выхаду.

... Вось яно—матчына сэрца: Антону цесна ў двух пакоіх, Лідачка пaeхала на курорт і пакінула маці пільнаваць кватэрну... А яно сваё пaeхала: няхай спакойна адпачываюць...

2. ЛЁНЕЧКА ПРЫЙШОУ У ДОМ

Так павялося ўжо ў сям'і Соф'і Іванаўны: дзеци і падраслі, а іх ўсё яшчэ звалі, як у маленстве, Рымачка, Тонечка.

Рымачка выйшла замуж і яе

муж—аднакурснік—стаў таксама ў сям'і Борачкам, стаў трэцім дзіцем Соф'і Іванаўны.

Соф'я Іванаўна глядзела на сваю моладзь з захапленнем, вельмі блізкім да здзіўлення. Калі ж гэта ўсё здаўлася, што дзяючынкі сталі зусім дарослыя? Рымачка хутка сама стане маткай, а яе, Соф'ю Іванаўну, будуць клікаць ужо бабуляй... Каб жыў Аляксей Іванавіч... Удваіх цешыліся б на дзяцей, удваіх няньчылі б унукаў.

Аднойчы, неяк пазней звычайнага затрымаўшыся на інстытуцкай вечарынцы (Соф'я Іванаўна пачала ўжо непакоіцца), прыйшла дадому з маланым чалавекам і Тонечка... Лёня вучыўся ў другім інстытуце, аднак з некаторага часу наведваў вечары пачаў толькі ў інстытуце, дзе вучылася Тоня...

Час быў не ранні, і Лёня доўга не затрымаўся. Папрасіў прарабачэння за тое, што яны з Тоняй прыпазніліся, развітаўся з усім і пайшоў, пакінуўшы ўсю Тоніну сям'ю ў поўным захапленні.

— Ты дзе трymala дагэтуль свайго Рамэю? Хто-хто, а я павінна была пра яго ведаць, — такія паводзіны малодшай сястры для старэйшай здаваліся амаль крыўднымі.

— Я нідзе яго не трymala. Мы з Лёнем сустрэліся на катку.

— Як Левін з Кіці... — Барыс глядзеў на рэчы некалькі іранічна.

Гэта пакрыўдзіла Тоню.

— Ну і добра, ну і няхай сабе, як Левін і Кіці...

— Тонечка, не крыўдуй на Барыса. Ён жа жартуе. Я ж бачу, што яму, як і Рыме, як і мне, Лёня спадабаўся. Такі прыстойны малады чалавек...

У адносінах да харектарыстык людзей Соф'я Іванаўна (яна сама паходзіла са старой інтэлігентнай сям'і) прытрымлівалася некалькі старамодных поглядаў. «Прыстойным» у яе разуменні быў той, хто ўмеў «трymацца», хто быў «добра выхаваны» — гэта значыць, умеў прыгожа і ў час прасіць прарабачэння, дзякаваць, ўсхоплівацца і даваць месца жанчыне, а таксама «ўмеў» слухаць і не пярэчыць нават тады, калі гаварылася хоць чорт ведае што...

У гэтым сэнсе Лёня быў «добра выхаваны». Гэта можна было заўважыць нават за тыя паўгадзіны, якія ён пасядзеў, прывёўшы Тонечку дадому.

...Неўзабаве Лёня стаў зусім сваім чалавекам у доме і канчаткова заваяваў агульную сімпатию. Пра Тоню не было чаго і казаць. Яна камандавала і вярцела ім, як хацела, і ў той жа час не магла прабыць без яго і дзвюх гадзін. У Рыме з Лёнем склаліся адносіны самыя прыязныя і сяброўскія. Соф'я Іванаўна душы ў ім не чула.

Калі Барыс быў няўажлівы, дык Лёня ўмеў нават папярэдзіць думку. Часта, калі здаралася так, што на абед не аказвалася хлеба (усе ж былі заняты), Лёня першы хапаў сетку і імчаўся ў магазін па хлеб. На Барыса можна было ўзваліць гару, і ён моўчкі цягнуў бы яе і не падумаў складзіцца ці зваліць яе на другога. Аднак яму ніколі не прыйшло б у галаву пайсці сустрэць з работы Соф'ю Іванаўну, каб дапамагчы ёй прынесці сумку, якая ў яе, як і ў кожнай гаспадыні, была заўсёды бітком набіта. Тоё ж і ў адносінах да дзяўчынкі: Барыс—ужо муж і амаль бацька—зусім не ўмеў рабіць падарункаў і ніколі не ведаў, у чым мае патрэбу Рымачка. Лёня ж з кожнай стыпендыі купляў Тоні то расчоску, то запісную книжку, то якую-небудзь незвычайную заколку—абавязкова такую, якая падабалася ёй. І хоць гэта была капеечная дробязь, ён умей прыпаднесці яе прыгожа, выхавана — і дробязь набывала змест!

Соф'я Іванаўна заўсёды зайдросціла такім мужам (яе Аляксей Іванавіч быў скупаваты і на падарункі для жонкі не раскідаўся) і не дзіва, што яна хацела, каб гэтая рыса была абавязкова ў мужа яе дачкі.

Адзін Барыс адмоўчваўся і на захапленне цешчы і сясцёр адзываўся каротка і шматзначна:

— Пажывем — паглядзім...

— А ты, Борка, вельмі не задавайся. Я знаю, што табе не падабаецца Лёня, — успыхвала ў такіх выпадках гарачая Тоня.

— Я не сказаў, што не падабаецца. Я сказаў толькі, што не люблю тых, хто залішне шаркае... Гэта не сучасныя мужчыны.

Аднак бачачы, што Тоня вось-вось гатова заплакаць, дабрадушны Барыс тут жа шчыра адмаўляўся:

— Ну, не плач, не плач. Твой Ленайд—слаўны хлопец. Мы з ім учора нават бутэльку піва распілі... Праўда, у мяне не было грошай, і яму давялося размяняць новенькі, хрыбусткі, як капуены ліст, чырвонец... І мне здаецца, не без шкадавання.

— Борка!—прыкрыкнула на Барыса Рымка, моргаючы яму і даючы знаткі, што хопіць ужо, ну, няхай сабе шкадаваў...

... Вяселле справілі, калі Тонечка перайшла на пяты курс. Соф'я Іванаўна прасіла пачакаць, пакуль Тоня скончыць інстытут (Лёня працаваў ужо). І пакоя ім не будзе асобнага, давядзеца быць у адным са старым дзядулем. У самой Соф'і Іванаўны быў асобны пакойчык, што застаўся ёй яшчэ ад яе маці. Там яна жыла з Аляксеем Іванавічам, і ёй не хацела пакідаць сябе зусім без «кутка». Рымка і Барысу выгарарадзілі са сталовай нешта накшталт пакоя.

Соф'я Іванаўна прасіла пачакаць... Але лёгка сказаць закаханым: пачакайце год...

Пажаніліся, і Лёнечка прыйшоў у дом, як мужчына, як сем'янін са стай прапіскай.

І вось прайшло не больш месяца, як увесь ранейшы хатні ўклад Соф'і Іванаўны нібы ў паветра ўзляцеў.

Тоня надзымулася: ёй і Лёню перашкаджаў дзядуля: ён кашляў, а начу стагнаў і гаварыў спрасонку.

Лёня хадзіў заклапочаны: яго, як і Рыму з Барысам (яны таксама працавалі або). Соф'я Іванаўна папрасіла даваць 250 рублёў у месяц на «пражыццё»...

— Разумееце, Лёнечка, я не казала б вам пра гроши, але мне вельмі цяжка. Я сама зарабляю не так, каб вельмі многа... Рымка і Барыс даюць мне 500 рублёў, а вы з Тонечкай давайце мне палавіну. Тонечка яшчэ не працуе...—Соф'я Іванаўна адчувала сябе чамусьці страшэнна няёмка, быццам прасіла сабе.

І ўвесі час, пакуль яна гаварыла, Лёня не прамовіў ні слова. Толькі яго вузкі белы твар зрабіўся, як бы яшчэ вузейшы, ды вочы пад акулярамі паблісквалі неяк халадней, як заўсёды.

— Я падумаю, — толькі ўсяго і адказаў ён Соф'і Іванаўне.—Я падумаю, як нам з Тоняй будзе выгадней.

Падумаў—і назаўтра... не сеў з усімі разам снедаць. Не прыйшоў і на абед, а вечарам, калі ўся сям'я сабралася за столом, тут жа, з краю, разгарнуў перад сабой пакуначак, дастаў каўбасу, хлеб і моўчкі, ні да каго не звяртаючыся (ні да яго ніхто), пачаў сваю вячэрну—асобна ад усіх...

І так пайшло. Маладая сям'я пачала ў спецыяльным сыштаку весці ўлік усіх сваіх прыходаў і расходаў. Першым параграфам «дэбету» быў парадкавы пералік усіх вясельных падарункаў і вызначэнне іх грашовай каштоўнасці. Сума аказалася прыстойнай...

Затым былі куплены і нават не распакаваны чаркі, чайны сервіз, посуд лустро. Усё гэта запісвалася ў сыштак і па-гаспадарску складалася адно да аднаго... Усё гэта прызначалася ў тулу кватэру, якую абяцаў Лёню завод.

Соф'я Іванаўна спачатку жахалася.

— Тонечка, як жа так? Мы ніколі не жылі ў роскашы, ніколі ў нас не

было асаблівага багацця, але ж у нас ніхто не падзяляўся, ніхто не еў асобна ад сям'і...

Тонечка маўчала, а аднойчы заяўляла маці:

— Ты павінна даць нам з Лёнем свой пакой!

— А я, а мне куды?..

— А ты ідзі ў прахадны. Рыме ты ж дала асобны...

— Рыме дала, бо Рымка першая пайшла замуж і ў Рымы ўжо дзіця. А вас з Лёнем я папярэджвала. Вы бачылі, што я не маю для вас пакоя...

— Ты не маеш... Дык я маю... Маю права патрабаваць бацькаву плошчу. Бацька жыў у гэтай кватэры і ордэр быў на яго імя.

Гэта гаварыла Тоня, якая яшчэ зусім нядаўна не мела нават уяўлення, што азначае гэты самы «ордэр на кватэру»...

Гэтымі жорсткімі вуснамі гаварыў Лёнечка...

— Тонечка, апамятайся, што ты кажаш? Апамятайся і падумай, як ты будзеш жыць...

Маці заплакала, а Тонечка толькі пачінула плячыма.

... Некалькі дзён назад Тонечка вярнулася з бальніцы пасля аборту. Маці пратэставала і дактары не раілі: усё можа быць. Маладыя жанчыны пасля першага аборту часта зусім губляюць здольнасць мець дзяцей по тым, калі яны гэтага і вельмі жадаюць.

Тоня не ведала, што рабіць: было страшна ісці ў бальніцу, палохалі і дзяржалаўня экзамены з малым дзіцем.

Спакойны быў толькі Лёнечка.

— Так будзе лепш. Мы яшчэ не маём права заводзіць дзяцей. Нам яшчэ трэба абжыцца самім. Яшчэ паспееем.

Вядома, паспеюць, калі...

Вось так часам бывае, калі вырастуць дзецы...

БЫВАЕ И ТАК...

Мал. М. Гурло.



Мама: Усяго адзін глыточак, любенькі...

«Дзядзі»: Вова, трymайся!

Тата: У мяне сын — сапраўдны мужчына!

ГУМАР

НЕ ВЕДАЮЧЫ МОВЫ

Вядомы французскі пісменнік Аляксандр Дзюма рабіў падарожжа па Германіі. Ён не ведаў нямецкай мовы і вельмі шкадаваў аб гэтым.


У часе адной пешаходнай экспкурсіі ў Шварцвальдзе ён трапіў у невялікае сяло і вырашыў там адпачыць. Аляксандр Дзюма наняў пакой на пастаялым дварэ і паклікаў гаспадара, каб заказаць абед. Пісменнік вельмі любіў грыбы і хапеў пакаштаваць іх за абедам, але гаспадар не разумеў яго. Тады Дзюма ўзяў аркуш паперы і намаляваў велізарны грыб.

Кемлівы гаспадар прынёс яму... парасон.



ЯК РАЗМЯСЦІЦА?


Даўней, калі езділі ў паштовых карэтах, у англійскім горадзе Эдынбургу жыў адзін тоўсты пан. Каб мець пры падарожжах дастаткова для сябе прасторы, ён звычайна заказваў два сумежныя месцы ўнутры экіпажа. Аднойчы, накіроўваючыся ў Глазга, ён даручыў слузе ўзяць для яго такія месцы. Калі слуга вярнуўся з паштовай станцыі, то сказаў: «Ці бачыце, сэр, там не было двух вольных месц унутры, таму я ўзяў адно ўнутры і адно зверху».



РАЗГУБЛЕНАСЦЬ

Славутаму матэматаику Востраградскаму прыйшла раптам у галаву нейкая незвычайна заманлівая матэматачная ідэя ў той момант, калі ён ішоў па адной з лециярбургскіх вуліц. Неадкладна ён пачаў пакрываць формуламі тое, што лічыў чорнай дошкай, прызначанай для запісу вылічэнняў. Нечакана дошка пачала аддаляцца ад

яго. Аказалася, што гэта не класная дошка, а карэт. Здзіўлены матэматаику, даганяючы карэту, пачаў кричаць фурману: «Пастой! Куды спяшаеш? Я зараз!».




ПАДЗЯКА ВУЧОНАГА

Аднойчы на лекцыю астронома Савіна з'явіўся нейкі студэнт — багаты лодыр. Ён быў у касцюме для язди конна і тримаў у руках хлыст.

— Я выказваю вам сваю глыбокую падзяку,— раптам звярнуўся да яго з кафедры прафесар.

— За што? — зблізіўся студэнт.

— За тое, што вы не ўехалі сюды на кані.



ПОЛЬСКІ ГУМАР

— Цікава, Ясь, што б скажаў гэты шчыгол, калі б ён умеў гаварыць?

— Перш за ўсё — «я — варона», — сказаў бы ён.

ЧАМУ ПЕВЕНЬ НА АДНОЙ НАЗЕ СТАІЦ?

(Афганскі гумар)

— Аджаб-хан, а Аджаб-хан! Чаму певень часам на адной назе стаіц?

— А таму, што калі ён і яе падыме, то напэўна паваліцца.

«АДЗІНЫЯ І НАЙГЛЫБЕЙШЫЯ САКРЭТЫ МЕДЫЦИНСКАГА МАІСТЭРСТВА»

Так называлася тоўстая книга, знайдзеная сярод рэчаў праслаўленага галандскага доктара Германа Бурхаве

АДКАЗЫ ЧЫТАЧАМ

Анчанашчеся

Чытачка А. Ч. Станкевіч з Гомельскай вобласці просіць падрабязна расказаць аб tym, куды можна хадзіць у халаце [прызначаны ён толькі для дома, ці можна пайсці ў ім на базар, у лазню?]

На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць народную артыстку БССР В. У. Галіну.

Перш, чым адказаць на пастаўленое пытанне, мне хочацца пагаварыць аб уменні апранацца з густам.

Аб няспынным росце дабрабыту савецкага чалавека сведчаць і прыгожыя дамы, што вырастаюць, бы ў казцы, і новыя паркі з цудоўнымі фантанамі і кветкамі, і магазіны, поўныя пакупнікоў, і вясёлыя твары добра апранутых людзей на вуліцах, у тэатрах, у скверах. Замежныя турысты, якія не ўпершыню бачаць нашу краіну, заўважаюць, што знешні выгляд савецкіх людзей значна палепшыўся. І праўда. Асабліва прыкметна гэта на жанчынах. Яны імкнутца апранацца прыгожа, прайяўляючы тонкі густ і фантазію ў выбары фасонаў, матэрыялаў і ўсіх дэталей свайго туалету. Іх знешні выгляд вабіць наша вока, адпавядаючы самым высокім эстэтычным патрабаванням.

І таму асабліва крыўдна, калі ў нашым асяроддзі яшчэ сустракаюцца людзі, абыякавыя да свайго знешняга выгляду, якія не выконваюць самых элементарных патрабаванняў да культуры свайго цела і адзежы.


Ахайнасць і чыстата — вось першая адзнака культурнага чалавека. Калі на чалавеку чистая, цэлая, старанна адпрасаная адзежа і добра начышчаны абутик, то і ў самым сцільым і недарагім туалете ён будзе рабіць прыемнае ўражанне. Чисты каўнерык, заўсёды свежая блязіна, свежыя насавыя хустачкі і чистыя пазногі — вось аб чым трэба клапаціца ў першую чаргу. Я бы добра ні быў апрануты чалавек, але калі ў яго заўважаць брудную шыю, вушы, пазногі, нясвежую шлейку ад блязіны або брудную насавую хустачку, — ён назаўсёды можа страціць сімпатию. Таму клопаты аб чистаце і ахайнасці адзежы павінны ўвайсці ў «плоць і кроў».

Нельга забываць і прычоску. Чиста памытая і добра ўкладзеная валасы надаюць галаве жанчыны шмат прывабнасці. Прыйчоска павінна быць не толькі да твару, але і адпавядаць індывідуальным асаблівасцям жанчыны. Нажаль, многія з жанчын ходзяць з кудлатай галавой, з непрыгожым перманентам, які не мае ні ладу ні формы. На пошуках ж прыгожай прыйчоскі, якая ідзе да твару, не шкада патраціц час, бо яна часам змяняе ўсё аблічча жанчыны.

Наогул, трэба памятаць, што галава і ногі — галоўныя клопаты жанчыны. Калі жанчына прыйгожа прычасана, калі на яе нагах зграбны абутик, то нават пры скромнай сукенцы яна будзе мець элегантны выгляд. І наадварот, самая шыкарная сукенка без адпаведнага абутку можа толькі падкрэсліць недахоп густу. Зусім нядаўна, напрыклад, я бачыла ў тэатры жанчыну, на якой была багатая сукенка з чорнага панаксаміту, а на нагах жоўтыя туфлі і белыя шкарпеткі. Панаксамітная сукенка і шкарпеткі! Як гэта не пасазала адно да другога, як

Мал. М. Гурло.

пасля яго смерці ў 1738 годзе. Кнігу прадалі з аукцыёна за 10 тысяч долараў. Пасля таго як пячатка была знята, выявілася, што ўсе старонкі яе былі чистыя. Толькі на тытульнym лісце стаяў надпіс: «Трымай галаву ў холадзе, ногі ў цяпле, і ты зробіш бедняком лепшага ўрача».



Гігіена пасляродавага перыяду

З чусташ

і жоўтыя туфлі. І хоць рэчы на ёй былі каштоўныя, усім кідалася ў вочы, што яна не мае добра густу. Апрача таго, яна сядзела ў тэатры ў капелюшы, што таксама сведчыла аб яе недастатковай агульной культуры. Такія ж недарэчнасці даводзіца часам наглядаць і на канцэртах мастацкай самадзеянасці. Удзельніц хору часта апранаюць у адноўкаўшыя светлыя доўгія эстрадныя сукенкі, а пра абутак, які б пасаваў да гэтых сукенак, ніхто не думает. І як прыкра бачыць, калі з-пад светлай шаўковай сукенкі выглядаюць грубыя, прыдатныя толькі для вуліцы, чорныя туфлі або басаножкі. Калі няма магчымасці стварыць цэлы ансамбль вячэрняга туалету, дык лепш і сукенкі ўжываць больш сціплюць і цёмныя.

Тое самае можна сказаць і пра летнія рукавічки, якія так палюбіліся нашым дзяўчатам. Яны вельмі дарэчы, калі з'яўляюцца дадаткам да ўсяго вытрыманага ў пэўным стылі туалету, але калі іх носяць пры неахайнай сукенцы, пры нязграбным абутку і ўскудлачанай галаве, то яны робяць уражанне прэтэнцыёзнасці.

Некалькі слоў трэба сказаць і аб капронавых блузках, якія так палюбіліся нашым жанчынам.

Блузкі з празрыстага капрону лепш насыць на чахле з таго ж самага колеру, што і блузка, сачыць, каб не выглядалі шлеечкі, гузікі і розныя іншыя дэталі бялізны. Лепш за ўсё празрыстыя блузкі надзываць пад жакецік.

Наши дзяўчаты любяць насыць розныя ўпрыгажэнні. Хочацца іх папярэдзіць, каб не злойжалі ўкрасай. Нельга начапіць на сябе і завушніцы, і брошку, і каралі, асабліва, калі на сукенцы ёсць гузікі або якія-небудзь значкі. Упрыгажэнні з бліскучымі каменьчыкамі падыходзяць толькі для выхадных туалетаў (у тэатр, у госці), на вуліцу ж ці на работу трэба ўжываць больш сціплюць аздобы, якія не кідаюцца ў вочы. Тое ж самае можна сказаць і аб сукенках, вышытых бісерам або іншымі бліскучымі каменьчыкамі.

Цяпер аб халатах.

Некаторыя жанчыны ўпарты не хоцуць згадзіцца з тым, што халатам і піжамай можна карыстацца толькі ў сябе дома. Жанчыну ўсё яшчэ можна сустрэць у халаце на рынку, у трамваі, а ў курортных гарадах — у магазінах і на вуліцах. Грамадскасць гэтых гарадоў змагаецца з падобнымі з'явамі, лічачы зусім слушна, што выхад у халаце на вуліцу ёсць праўя непавагі да навакольных. Ды і ў хаце жанчыны куды прыямней выглядае ў сукенцы з прыгожым фартушком. А фартушкоў можна са старых сукенак панаўшываць розных фасонаў і колераў.

Нам здаецца, што і мужчынскія штаны, у якіх пачалі з'яўляцца дзяўчаты на вуліцах, можна надзываць толькі пры работе дома, у агародзе, у турысцкіх паходах, у вагонах. На вуліцы ж жанчына ў штанах мае вульгарны выгляд.

Шмат чаго можна сказаць на гэту тэму — яна невычарпальная.

Будзем агульнымі сіламі змагацца за тое, каб знешні выгляд савецкіх жанчын адпавядаў багаццю іх унутранага свету.

В. ГАЛІНА,
народная артыстка БССР.

У часе цяжарнасці ў арганізме жанчыны адбываюцца істотныя змены, перастроўваюцца функцыі, змяняюцца размеры некаторых органаў. Асабліва гэта адносіцца да маткі, якая к. канцу цяжарнасці павялічваецца ў 40 — 50 разоў. У пасляродавым перыядзе матка паступова набывае свае звычайнія размеры. Каб яе функцыя аддавалася і не было ніякіх ускладненняў, жанчына павінна захоўваць пэўныя правілы.

Звычайна, вярнуўшыся з радзільнага дома, жанчына актыўна ўключаеца ва ўсякага роду работу — прыбірае кватэру, мые бялізу і пялёнкі; шмат клопатаў узнікае і вакол нованараджанага.

Работа па дому патрабуе вялікага фізічнага напружання, вельмі непажаданага ў першыя дні пасля выпіскі з радзільнага дома. У гэты перыяд трэба па магчымасці пазбаваць жанчыну ад абавязкаў гаспадыні; яна павінна пабольш адпачываць лежачы і толькі пры добрым самаадчуванні паступова прыступаць да звычайных сваіх спраў.

Першыя 6 — 10 дзён неабходна сачыць за тэмпературой, якая пры нормальным праходжанні пасляродавага перыяду можа вагацца ў межах 36 — 37 градусаў. Калі тэмпература павышана, трэба неадкладна звярнуцца да ўрача жаночай кансультациі.

Унутраная паверхня маткі пасля родаў уяўляе сабой кроватачывую рану, якая можа лёгка інфіциравацца. Тому адзенне жанчыны, яе пасцельная бялізна павінны быць бездакорна чистыя. Ліфы рэкамендуеца шыць з тканіны, якая лёгка мыецца, з засцежкай спераду. Вельмі зручны для кармлення дзіцяці і сукенкі з засцежкай спераду.

Насыць круглыя гумкі не трэба, таму што яны парушаюць кровавазарот і выклікаюць венозны застой у ногах. Абутак павінен быць

зручны, у зімовы час цёплы, пажадана на ніzkім або сярэднім абцасы. У дрэннае надвор'е трэба асабліва зацверганаць ад ахаладжэння ніжнюю частку цела і малочныя залозы.

Часам пасля родаў у жанчыны псуеца фігура. Такія адхіленні, як разыходжанне прамых мышчаў жывата, адвісанне жывата, удаецца ліквідаваць сістэматычнай гімнастыкай і нашэннем бандажа.

Бандажы бываюць розных размераў. Прадаюцца яны ў аптэках. Купляць бандаж трэба па фігуры; надзяўляюць яго лежачы, зашыльваючы знізу ўверх. Бандаж не толькі добра захоўвае стройнасць фігуры, але і паляпшае самаадчуванне жанчыны.

У пасляродавым перыядзе неабходна асабліва старанна сачыць за чыстатай знадворных палавых органаў. Падмывацца трэба штодзённа толькі гатаванай водой.


Маці павінна насыць гігінічную павязку з марлі. Прыв'яленні якіх-небудзь непакоячых яе выдзяленняў неабходна неадкладна звярнуцца да ўрача.

Палавая блізкасць дазваляеца не менш чым праз 8 тыдняў пасля родаў, калі наступае зажыўленне раневай паверхні маткі. Кармленне дзіцяці грудзьмі не засцерагае жанчыну ад новай цяжарнасці.

Перад кожным кармленнем трэба вымыць рукі цёплай водой з мылом, саскі прамыць ватным шарыкам, змоцнім у растворы борнай кіслаты. Гэты раствор (20 грамаў парашка на шклянку гатаванай воды) добра захоўваецца на працягу 2 — 3 дзён у закрытай пасудзе.

У часе кармлення дзіцяці маці павінна сядзець зручна і свабодна, паставіўшы ногі на лавачку. Пасля кармлення рэштку малака трэба сціціць.

Урач В. Г. ХРЭНАВА
(Часопіс «Здоровье»).



рукі сабе і дзіцяці. Прызначыць для дзіцяці асобную пасуду і ручнік. Карміць дзіця павольна, спакойна, цярліва, даючи яму магчымасць добра перажоўваць ежу.

*

Рэкамендуеца дзесяцам даваць што-дзённа 100—150 г фруктаў. У любую пару года, асабліва ў тия месяцы, калі няма свежых фруктаў, выкарыстоўвайце кансерваваныя фрукты або свежыя фрукты і ягады хуткай замарозкі.

Дзесяцам вельмі карысны сокі. Лепш за ўсё іх даваць адразу пасля прыгатавання. Рэшту соку выкарыстайце ў той жа дзень. Перад тым, як даваць дзіцяці рэшту соку, рильца бутэлечкі абмыцце гарачай водой. Сок можна захоўваць не больш 4 гадзін зімой і 2 гадзін летам.

*

Не балуйце ваша дзіця, прывучайце яго да простых страў. Не дапускайце пераборлівасці ў ядзе. Дзіця павінна есці тое, што яму даюць, і з'ядаць страўу да канца.

Дзіця трэба карміць у вызначаныя гадзіны. Даваць есці толькі тое, што належыць па ўзросту. Не дапускаць кармлення фруктамі, ласункамі ў пра-межкі паміж снеданнем, абедам і вячэрай. Перад кармленнем старанна мыць

КРАСВОРД

Склала Рыта БЕЛЕНЬКАЯ



РЫБА СМАЖАНАЯ У ЦЕСЦЕ

Прыгатаваць цеста. У місцы змяшаць муку і соль з дзвінома столовымі лыжкамі алею або сметановага расстопленага масла, затым развесці ў цеплай водой ($\frac{1}{2}$ шклянкі) так, каб не было камкоў. Міску з цестам накрыць і даць пастаяць. Рыбнае філе нарэзаць кавалачкамі таўшчынёй 1 см і даўжынёй 5—7 см, пасыпаць соллю, перцам, нарубленай зелянінай; выціснуць на рыбу сок палавіны лімона, дадаць лыжку алею, перамяшаць і пакінуць так на 15—20 хвілін.

За 10—15 хвілін да падачы на стол дадаць у цеста два яечныя бялкі, збітая ў пену; кожны кавалачак рыбы ўзяць відэльцам і, памачыўши ў цеста, апусціць у прыгатаваны ў каструлі вельмі гарачы тлушч. Пры аблажванні каструлю з рыбай трэба паварачваць, каб кавалачкі рыбы пакрываюцца тлушчам.

Пры падачы на стол пакласці рыбу ў выглядзе піраміды на падагрэтае блюда, паклаўши на яго папяровую сурватку. Упрыгожыць блюда галінкамі зеляніны пятрушкі. Асобна падаць соус маянэз з карнішонамі або гарачы таматны соус.

На гарнір — зялёную салату і адвараную бульбу з маслам.

На 500 г гатовага філе — 5 ст. лыжак муки. З ст. лыжкі алею, $\frac{1}{2}$ лімона, 2 яйкі і 100 г тлушчу для смажання.

БАРАНАВЫ КУМПЯК У СМЯТАНЕ

1 кг кумпяка, 50 г свінога сала, 2 ст. лыжкі нарэзаных саломкай карэнняў, 1 галоўка цыбулі, 5 гарошын чорнага і 3 гарошыны духмянага перцу, палавінка лаўровага перцу, палавінка лаўровага перцу.

ліста, $\frac{1}{4}$ л смятаны, 1 ст. лыжка муки, лімонны сок або воцат.

Мяса ачысціць ад плёнкі і сухажылляў, пасаліць. Пасераваць на свінім сале нарэзаныя саломкай карэні, поўтым дадаць цыбулю, а затым на ёй абложыць з усіх бакоў мяса. Пасля гэтага падліць крыху воды і тушиць мяса, прыкрыўши накрыўкай, прыкладна, 1 гадзіну, пасля чаго паставіць у духавую печ і смажыць без накрыўкі. Гатавое мяса дастаць з каструлі, падліўку заліць смятанай з размяшанай у ёй мукой і праварыць. У гатовы соус дадаць па смаку воцат або лімонны сок.

Гарнір: бульба, капуста тушеная.

ПІРОГ ЯБЛЫЧНЫ З РАССЫПІСТАГА ЦЕСТА

300 г мяккай муки, 80 г цукру, 100 г тлушчу і 1 яйка, 15 г дрожжаў, 2—3 ст. лыжкі малака, лімонная цэдра, ваніль.

Муку, цукар прасеяць на дошку, тлушч нарэзаць кавалачкамі, вадкасць уліць у паглыбленне ў муцэ і замясяць цеста. З дрожжаў прыгатаваць апару. Састаўныя часткі цеста змяшаць спачатку нажом, затым вымесіць рукамі. Адразу ж раскачаць два адноўкавай велічыні пласты. Адзін пласт пакласці на бляху, нанесці слой тонка нашынкованых яблык, пасыпаць іх змешаным з карыцай цукрам, папырскаць маслам і накрыць другім пластам. Зверху змазаць тлушчам або яйкам. Яблычную начынку можна прыгатаваць таксама з тушаных яблык (500 г яблык, 100 г цукру з ваніллю або карыцай, 30 г тлушчу). Пірог, прыгатаваны на дражджах, пакінуць на блясе падысці і, даўши поўную расстойку, спячы.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камісія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 04750

Падпісана да друку 29/IX-58 г.


Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак—выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 115 000 экз. Зак. 517.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Адрес рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103. Тэлефон 3-17-51.

Па гарызанталі: 3. Прыхільнік вучэння аб непазнавальнасці свету. 6. Частка аптычнага апарату. 8. Здравіца. 9. Кіраўнік факультэта. 10. Рускі паэт. 13. Зала для лекций. 16. Адзін з асноўных тыпаў месцанараджэння харысных выкапніяў. 17. Мара, якая не здзейнілася. 18. Жаночае імя. 19. Запаяная шкляная трубка. 23. Асoba, якая абараняе дысертацыю. 26. Жыхар адной з усходніх краін. 27. Узвышаная раўніна. 28. Адзінка даўжыні. 29. Алгебраічны выраз. 30. Опера Вердзі.

Па вертыкалі: 1. Асoba, якая вядзе агітацыйную работу. 2. Абмен думкамі. 4. Горад у Сібіры. 5. Пазыка, якая выдаецца дзяржавай. 6. Міфалагічны бог сонца. 7. Частка судна. 11. Афіцыяльны прыём. 12. Студэнт, які рыхтуе дыпломнную работу. 14. Кветка. 15. Беларускі скульптар. 18. Жылое памяшканне пад самай страхой. 20. Пасуда для ўтрымання рыб. 21. Сталіца єўрапейскай дзяржавы. 22. Асноўны закон, палажэнне. 24. Раман Э. Залія. 25. Рака ва Францыі.



Моды



1. Баваўняная сукенка, аздобленая гузікамі і шырокай бейкай у тон сукенкі.

2. Зручны для штодзённай работы сарафан; да яго можна падбіраць розныя блузкі.

3. Сукенка з шарсцяной тканины, аздобленая чорнымі гузікамі.

4. Сукенка-касцюм з шарсцяной тканины. Спадніца сабрана ў складку.

5. Сарафан з завужанай кнізу спадніцай.

З балгарскага часопіса «Божур»

1964 г.

УСЯ ЧЛАДА
САВЕТАМ!

